

Літаратурная Беларусь

Выпуск №8 (132)
(жнівень)

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКІ ПРАЕКТ

Грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Новага Часу»

lit-bel.org
novychas.by



Змест

НАВІНЫ: падзеі грамадска-літаратурнага жыцця Беларусі.....	c. 2
СЯБРОЎСТВА: перастварэнне новых вершаў балгарскага паэта і сябра Беларусі Найдана ВЫЛЧАВА Анатолем ВЯРЦІНСКІМ і пераклад фрагмента рамана Тадэвуша МІЦІНЬСКАГА Ірыны ХАДАРЭНКА.....	c. 3
ПРОЗА: «Шчонаўскія абрэзкі» Альжбеты КЕДА.....	c. 4
ПАЭЗІЯ: новыя вершы Іны СНАРСКАЙ.....	c. 5
ЧЫТАЛЬНЯ: фрагменты аповесці Лявона ВАЛАСЮКА «Пляц».....	c. 6-7
ПАЭЗІЯ: «Кракаўскі ровар» Андрэя ХАДАНОВІЧА	c. 8
ПРОЗА: Адам ГЛОБУС пра мастака і сваяка Анатоля АЛЕКСАНДРОВІЧА.....	c. 9
ЭС: Андрэй ФЕДАРЭНКА пра Івана ПТАШНІКАВА.....	c. 10-11
СВЕТ: асноўныя падзеі і цікавосткі замежнага літпрацэсу.....	c. 12

Пад сонцам найвышэйшай пробы

(Стагоддзе народнага пісьменніка
Беларусі Янкі Брыля)



Даўно не пакідае мяне пытанне, можа быць, нават загадка трывалай звязанасці Янкі Брыля і Міхася Стральцова. У адным з тэкстаў Валянціна Акудовіча ёсьць прыпамінак пра тое, як Стральцоў намаўляў маладога крытыка напісаць эсэ пра Янку Брыля. «Чаму менавіта пра яго? Хіба якое свята ці юбілей?». «Янка Брыль — гэта заўсёды свята», — быў адказ.

Тут жа і ўспамін Анатоля Кудраўца, як разбіраўся пасля смерці загадчыка аддзела крытыкі часопіса «Нёман» Міхася Стральцова працоўны пісьмовы стол, і ў шуфлядзе знайшлося некалькі выразак, лістоў, рукапіс вершаў і — вялікі фотаздымак Івана Антонавіча, беражліва скаваны ў кардонную тэчку.

Шмат што сыходзіцца ў гэтай звязанасці двух сёлетніх юбіляраў, якія абодва — заўсёднае нашае свята. Любоў да слова, а не да тысячи знакаў. Прыманне быцця, хоць і ў глухой, зачтай з ім спрэчцы. Але, мабыць, найперш — штохвілінае чаканне той успышкі, дзеля якой усё «стала быць». Но як успышка, эпіфанія, нараджае тэкст, так яна мусіць і нарадзіць чытача, «паяднаць пачатак і канец».

Досвед Янкі Брыля, набрынілы талстоўскай традыцыяй, сведчыць, што здзяйсненне стылістычнай рэвалюцыі магчымае і ў самы неспрыяльны час. Рэч не ў абстрактным «лірызме прозы», а менавіта — у сінтаксісе і рыме, на якіх у літаратуры трываеца многае:

«Прыгожая была гэта шэрэя, вельмі жыццёвая, натуральная прастата, гэта яшчэ ўсё не растрочаная сіла, якую і не высушылі, і не прыглушылі дзеяць дзеяцтва больш катаржных, чым радасных, гадоў. Пригожы быў позірк



светла-блакітных вачэй пад густымі, сівымі брывамі, вачэй адкрытых і чистых, як само бясхмарнае неба, паўторанае ў крынічным люстры бяскрайняга возера. Прыгожы быў, урэшце, увесы гэты звычайны, будзённы малюнак: вялікая чорная лодка на вадзянай пустыні, у лодцы — шэры дзед і светленская ўнучка, а за кармой, на буксіры, — доўгае сасновае бермяно і яшчэ даўжэйшы трохкунтнік растрывожанай вады».

Шасцідзесятнікі «філагічнага пакалення», якія, паводле Міхася Стральцова, зачытваліся «Надпісам на зрубе», дзякуючы Янку Брылю вельмі добра сталі разумець змену пісьменніцкай задачы. Но цяпер важна было не нашрайбаць вытворчы раман ці франтавую эпапею, а — добра, ужываючы найлепшую

“

Цяпер важна было не нашрайбаць вытворчы раман ці франтавую эпапею, а — добра, ужываючы найлепшую єўрапейскую оптыку, выпісаць адзін, другі канкрэтны абзац, скласці з іх трывожна-радаснае, цэльнае апавяданне. Так, як гэта робіць Янка Брыль, кідаючы свой позірк, напрыклад, і на зборышча вясковых катоў, якія чакаюць на беразе прышвартоўкі рыбацкай брыгады:

«Каты — залежна ад узросту — то нецярпліва пахаджалі, задраўшы хвасты, церлісі каля гаспадарскіх ног і па-блазенску дакучліва вякалі, то стрымана, салідна алізваліся, жмурачы ляйнівыя вочы.

Толькі адзін, найбольш быўальы і волытны тыграў сваяк, вядомы на ўсю вёску валацауга і злодзея Цярэшка сядзеў водадаль, на зялённым прыгорку, цікуючы і на ваду, і на сушу з аднолькавым скепсісам на вусатым мурле».

Падобная дэталізацыя, дзякуючы моцнай оптыцы, не магла не прыводзіць да ўскладнення сінтаксісу, але яна і падштурхоўвала аўтара да разумення самакаштоўнасці эпізода, аднаго назірання, у якім знайдзеш і свой сюжэт, архітэкtonіку, з амаль невычэрпанай крыніцай аздобаў, і магчымасць ствараць наўзамен дынамічнай, вельмі часта паспешлівай прозы — вітраж разасблленых эцюдаў, па-майстэрску складзеных у адно кампазіцыйнае цэлае: кнігу.

І гэта можа стаць кнігай пра няістрачаны час і пра зафіксаванага на ягоным тле асобнага чалавека. Які выслухаў сотні чужых біяграфій і зрабіў іх часткай сваёй. Які захаваў на крышталіках сотні краявідаў, запомніў водар ручая, акіяну, лесу і горнай вяршыні.

Такой кнігай мне бачыцца «Жменя сонечных променяў» — маленечкі прамакнутнік

шэсцьдзесят пятага года ў каларытным афармленні Барыса Заборава. Гэта шасцічастковая ўверцюра, распачатая матывамі чалавечай унікальнасці, рознасці і роўнасці перад сыходам, праведзеная праз аповеды пра кніжнасць і пачутыя трапнія выслоўі, праз медытациі над з'явамі прыроды і карнавальныя арабескі жартаваў — да запісу пра дзяцей, у чыіх вачах бясконца адлюстроўваецца будучыня.

У прадмове Янка Брыль піша, што збіраў сваю кнігу дваццаць пять гадоў, яшчэ з даваеннага, заходнебеларускага часу.

Гэты непрыдуманы свет меў такую «памяць жанру», што засланяліся суцэльна ўсе магчымыя роды і віды літаратуры.

З галасоў, укладзеных у кнігу «Я з вогненнай вёскі...» і ў вітражы мініяцюр, вырас і наш паліфанічны беларускі Нобель — з такой жа ўвагай да дэталі, адчуваннем сюжэтнасці і вусцішнасці быцця. Сімвалічна, што менавіта Янка Брыль напісаў прадмову да першай кнігі Святланы Алексіевіч на беларускай мове.

Магчыма, толькі калі збярэцца ў адно ўсё напісане Янкам Брылем, нараэшце прыйдзе ўсведамленне, якога маштабу пісьменніка мы маем. Пакуль жа аматары-бібліофілы знаходзяць ціхую радасць у адшукванні невялікіх брылёўскіх зборнічак, у кожным з якіх авязкована знойдзеш красу і спажытак для душы.

«Нельга пісаць унутры пісьма, пражыць жыццё над друкаркай, разумееце?» — пытается аднойчы Рэй Брэдбери ў журналіста. Я думаю, Іван Антонавіч Брыль зразумеў бы, пра якое пісьмо і якую друкарку ідзе гаворкі.

Бо і сам пражыў такое жыццё — пад сонцам найвышэйшай пробы.

Ціхан Чарнякевіч



Біблія – наилепшы бэстсэлер усіх часоў

У Мінску ўрачыста
адзначылі 500-годдзе
беларускага
кнігадрукавання.

Ля будынка Чырвонага касцёла адбыліся навукова-асветніцкая чытанні. З прамовамі аб дзейнасці пачынальніка кнігадрукавання выступілі духоўныя асобы, даследчыкі, пісьменнікі, грамадскія дзеячы.

Святаванне распачаў мітрапаліт Мінскі і Магілёўскі Тадэвуш Кандрусеўч:

— Францыск Скарына презентаваў сваю першую кнігу 6 жніўня 1517 года, на свята Перамянення Пана. Біблія — гэта вечна жывое і дзейнае слова, дадзенае нам з мятаі нашага духоўнага перамянення.

Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусеўч падкрэсліў, што Біблія і сёння з'яўляецца сусветным бэстсэлерам і заклікаў, каб яна стала настольнай кнігай беларусаў.

— У многіх яна ёсць у дамах, але запылілася. Прыйшоў час «адпыласосіць» Біблію, гарачым імкненнем пазнаць яе. Няхай юбілей 500-годдзя кнігадрукавання і духоўна-асветніцкае свята ў гонар Францыска Скарыны стануць новым імпульсам вывучэння Бібліі, каб на яе падмурку наша краіна перамянялася і будавала шчаслівую будучыню! — адзначыў іерарх каталіцкага касцёла.

Ігар Міхайлаў, старшыня Біблінага Таварыства, згадаў не толькі пра адукаванасць, энцыклапедычныя веды Францыска Скарыны, але і духоўную мяту, якая ім кіравала: пакінуць назаўсёды народу вечную і невычэрпную мудрасць.

Старшыня беларускага клуба «Сябрына» ў Літве Валянцін Стэх распавёў пра святаванне 500-годдзя беларускага кнігадрукавання ў Вільні.

Эла Дзвінская,
фота аўтара

Доктар філалагічных навук Іван Саверчанка падкрэсліў троны асноўныя моманты значнасці скарынаўскай дзейнасці. Па-першае, выданнем Бібліі першадрукар заклікаў шанаваць Бога-Стваральніка ўсяго існага свету і вывучаць законы, пакладзены ў аснову ўсяго створанага. Па-другое, ён заклікаў цаніць і развіваць асабу чалавека як вяршыню ўсяго стварэння. Па-трэцяе, ён надаў увагу развіццю талентаў асобы, каб «дасканалы быў чалавек Божы».

Паэт Алеся Разанаў, аўтар кнігі «Маем найбольшасамі», які паэтычна ў сучаснай мове перастварыў тэксты прадмоваў Францыска Скарыны, падкрэсліў, што асветнік выкладаў людзям навуку Христову і вучыў цаніць Боскі пачатак у чалавеку.

Пра даследаванні скарынаўскай спадчыны распавёў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі па навуковай працы і выдавецкай дзейнасці Алеся Суша.

Старшыня ТБМ Алег Трусаў зрабіў экспкурс у гісторычную эпоху, у якую жыў першадрукар.

Як адзначылі навукоўцы, праз друкаване слова беларусы здолелі не толькі далучыцца да інтэлектуальнай традыцыі свету, але і заявіць пра сябе. Францыск Скарына зрабіў крок да таго значэння, якое беларусы маюць у культурным сусветным развицці.

У дольнай залі Чырвонага касцёла пачала працу выстава твораў беларускіх мастакоў на скарынаўскую тэму. Тут прадстаўлены працы Міколы Купавы, Алеся Марачкіна, Віктара Крука, Алы Губарэвіч і іншых. У мінскім Палацы мастацтваў 5 жніўня была разгорнута выставка маладзёжав і дзіцячай творчасці «Францыск Скарына — наш лёс, наша мінулае, наша будучыня».

Алеся Дзвінская,
фота аўтара

Сапраўды напісане застаецца...

(Стагоддзе Народнага паэта Беларусі Пімена Панчанкі)

Анатоль Вярцінскі

**З нагоды свайго
пяцідзесяцігоддзя Пімен
Панчанка надрукаваў
у жніўні 1967 года
характэрны для яго
медытацийнай лірыкі верш,
які пачынаўся радкамі:**

Паўвека...
Гэта шмат — паўвека.
Сплылі, змялелі сотні рэк.
І ўжо адно тваё павека
Нібы закрылася навек...

Так, паўвека — гэта шмат. А што ўжо казаць пра цэлы век. Пра цэлае стагоддзе. Цяжка ўкладацца ў галаве, але наяве той факт, што спаўняеца ста гадоў з дня нараджэння натхнёнага песняра маладосці, песняра і веры, і вернасці, і вечнасці, і «любві да ўсяго, што ў народзе сваім і ў сваёй Беларусі».

Здымо амаль спонтанна з кніжнай паліцы яго паэтычныя зборнікі. З аўтографамі.

«Маўклівая малітва»: «Дарагі Анатоль! Мы вечна ў сэрцы молімся за некага і за нешта, а какосьці праклінаем. Вось і я напісаў маўклівую малітву. Пімен Панчанка. 25.VI.85 г.»

«Вячэрні цягнік»: «Дарагому Анатолю Вярцінскаму, каб ён як мага пазней сядай на вячэрні цягнік. З любою. Пімен Панчанка. 30.03.78 г.»

«Высокі бераг»: «Дарагі Анатоль Ільіч, не ведаю чаму так называў з падказкі рэдактара свою новую кнігу. Пэўна, лепш было бы назваць «Горкія думкі» ці «Наш час» (есць у кнізе такія вершы). Ну ды ладна. Пачытайце, паглядзіце, знайдзіце і сваё імя. Даўно ведаю, цаню і люблю нашу паэзію. Яна ж — пра наш неспакойны час. Жадаю вам здароўя, творчай і жыццёвой радасці. 20.II.93 г.»

Гэта што датычыць яго добразычлівых, шчодрых дароўных надпісаў. Захаваўся — напісане застаецца — і ліст Пімена Емельянінавіча, адрасаваны мне як тагачаснаму рэдактару штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Вось гэты ягоны, прасякнуты адраджэнскім і грамадзянскім клопатам зварот (які і ў стагоддзе Народнага паэта застаецца, на жаль, актуальным):



«Дарагі Анатоль,
сёння прачытаў у «Звяздзе»
артыкул мовазнаўцы А. Жу-
раўскага «Мабыць, лепш Мен-
еск?» Я супраць яго прапано-
вы. Трэба аднавіць «Менск». Так
заўсёды гучала ў народзе.
«Мінск» — гэта знак русіфі-
кацыі. А «Менск» не прынецца з
прычыны архаічнасці.

Газеты друкуюць у апошні час парадынальныя табліцы, якія даюць магчымасць даведацца, як гучала калісці назва таго ці іншага пасёлка, гарадка, вёскі. Гэта актуальна, бо штучныя найменні блытаюцца, бо

у кожнай вобласці (а, бывае, і ў раёне) адны і тыя ж назывы калгасаў і саўгасаў, накшталт: «Першамайскі», «Маладзёжны», «Акцябрскі», «Дружба», «Пралетарскі», «Рассвет», «Запаветы», «Перамога» і г.д.

У нас калі парк ці тэатр, ці канцэрваторыя, то абавязкова імя Горкага, імя Луначарскага. Брыдкая аднастайнасць. А наш цэнтр? Прастапект Леніна і вуліца Леніна, вуліцы Каstryчніцкая,

Камуністычная, Сацыялістычная, Савецкая, Камсамольская; імя Лібкнехта, Розы Люксембург, Урыцкага, Валадарскага, Маркса, Энгельса, Клары Цэткін, Ландара, Куйбышава, Калініна, Свярдлова, Будзённага, Варашылава... Каго там яшчэ? Ни ў адной нашай сталіцы, ні ў адным іншым вялікім горадзе такога ўра-рэвалюцыйнага «кагалу» няма і, пэўна, ніколі не будзе

I яшчэ пра адно: пра наш дзяржаўны сцяг. Некалі баязлівия чыноўнікі, замест белага колеру, навязалі сцягу карунку... з жаночай спадніцы. З цягам часу забыліся, прывыклі, цяпер не ведаем. А ў мой час, памятаю, з нашага сцягу смяяліся: ну і сімвал: карункі!

Вось такі, замест верша, напісаўся ліст. Жадаю вам поспехаў у газетнай і дэпутацкай дзейнасці! Твораў любога жанру!

Салют!
Ваш Пімен Панчанка.

15.05.91 г.»

Лаўрэаты «Экслібриса» імя Францыска Скарыны

6 жніўня, у дзень 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, былі аўгуставаныя вынікі штогадовага літаратурнага конкурсу, арганізаванага Саюзам беларускіх пісьменнікаў і прысвечанага мастацкаму перакладу на беларускую мову. Пераможцамі сталі пяць маладых літаратараў.

Першое месца атрымала Іаанна Владыка за пераклад «Найлепшага месца на Зямлі» Тэрэзы Тышынскай.

Другое месца — Алеся Емельянінавіч за падборку перакладаў з англійскай і польскай мовай.

Трэцяе месца — Сяргей Матырка за пераклад «Вялікага Гэтсбі» Ф. Скота Фіцджеральда.

Прызёрамі конкурсу сталі таксама Надзея Квасняк за пераклады вершаў Юльяна Тувіма і Яўгенія Лабоха за пераклад Сакі (Гектара Х'ю Манро).

Творы лаўрэатаў і канкурсантаў будуць надрукаваныя ў «новачаснім» дадатку «Літаратурная Беларусь», часопісе «Дзеяслоў» да інтэрнэт-часткі «ПрайдзіСвет». Цырымонія ўганаравання пераможцаў адбудзеца ў верасні.

Прэс-служба ГА «СБП»


Зямля і земя. Корань тут адзін...

Нядаўна Мінск наведаў Найдан Вылчай. Нагадаю, хто не ведае, — знаны балгарскі паэт і перакладчык (узначальваў шмат гадоў Саюз перакладчыкаў краіны), лаўрэат шэрагу літаратурных прэмій, і — прыехаў да нас зусім невыпадкова і не ў першы раз: даўні і верны сябру Беларусі, прыхільнік нашай мовы, літаратуры і гісторычнай спадчыны. Можна сказаць, адкрывая нашу літаратуру балгарскаму чытачу. І рабіў гэта мэтанакіравана, надзвычай адказна.

Аведаміўшы мне па тэлефоне пра яго прыезд, старшыня Таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежжам Ніна Іванова яшчэ заўважыла: «Гаворыць Найдан, што прыехаў, каб развітаца з намі». — «Развітаца? Што ён мае на ўвазе?» — «Мабыць, тое, што мінае час далёкіх падарожжаў. Здаецца, будзе адзначаць неўзабаве сваё дзеўяністагоддзе».

Шмат разоў сустракаліся і ў нас, у Беларусі, і ў Балгарыі. І я збіраўся на сутречу ў Доме дружбы, натуральна, не без пэўнага душэўнага ўзрушэння. Перачытаў кнігу выбранай лірыкі Найдана Вылчава «Белая чайка», выдадзеную ў перакладзе на беларускую мову ў далёкім 1968 годзе. Пагартаў яго кнігу — нарыс пра Беларусь «Беларуская бяроза». Нават паспей прагледзець манаграфію навукоўцаў — лінгвістаў Беларускага і Сафійскага ўніверсітэтаў «Беларуска-балгарскія моўныя паралелі». А яшчэ знайшоў і, што называецца, асвяжыў у памяці ўласныя вершы «Балгарыі»:

Друг і другар...
Калі ёсьць друг, які
вялікаю адлегласцю аддзелены, —
вялікаю надзеяй абнадзеяны
ты на ўсе гады і на ўсе вякі.
Шытына ў шыпка...
Усё той жа цвет.
Ключая, з шыпамі, тая ж ружа,



што на дарогах пацвярджае дружна агульнасць наших радасцяў і бед.

Зямля і земя...

Корань тут адзін,
карэнні тыя ж, тыя ж сокі.
хочу сцелеца тут гладзь раўнін,
а там узносіца хрыбет высокі.
Балгарыя! Мацнее сэрца ўдар.
Друг і другар...

...Сустрэліся. Абняліся. Балгарскі госьць спытаўся пра абставіны зыходу з жыцця Ніла Гілевіча. Распавёў: «Мае калегі падаліся гэтым летам хто куды: хто ў Італію, хто на Лазурны бераг, хто ў Нью-Ёрк. Ну а я параіўся з Мінкай і вырашыў: калі ўжо куды і ехаць, дык толькі ў Беларусь. Чуў аднойчы ад некага з вас: дзе скарб твой — там і тваё сэрца...» Падараўваў свае апошнія па часе кнігі: «Тракийска фрэска» і «Една българска роза». Сказаў: «Паглядзі, пачытай і напіши мне»...

Чытаю, знаёмлюся (праўда, месцамі не без слоўніка), парашуноўваю сённяшняга Вылчава з ранейшым. І перад тым, як пісаць у Сафію, дык каб ліст быў больш змястоўны інфармацыйна, пераклаў некалькі вершаў на сваю мову для «новачаснай» «Літаратурнай Беларусі».

Анатоль Вярцінскі

У падзямеллях Геванта

(Фрагмент рамана)

Тадэвуш МІЦІНСКІ

Выйшаў Маг Літвар на зорнае светло.

І зноў ён у пустэчы, высечанай сценамі чорных гігантаў. Цішыня настолькі велічная, што чуецца пад валунамі шалах росных струменьчыкаў.

У змроку, сярод блакітных туманоў, рушыла жанчына, нібы прывід.

Вечная сярод тых, хто жыве.

У яе руках была трохкутная арфа, струны якой прадвішчалі Новы Адкрыццё. Над тварам, бляйшым за месяц, узносіўся гушчар цудоўных власоў.

І распавядала тая песня пра гады чакання сярод слёзаў і пакут. Звярталася да сваіх патаемных думак, народжаных слотнымі, лістападнымі, безнадзейнымі начамі. Да думак, што паўставалі ў ночы месячовыя, зеленаватыя, магічныя, сярод бароў над берагам паўночнага

мора. Песня пыталася, калі праможа Каханне?

Злавесны боль прымружкы вочы Мага Літвара.

У яе слязах парушаліся скляпенні нябёсаў.

Маг Літвар, нерухомы вартавы, стаў ля брамы смерці і вымавіў у вечнасць: ніколі! Заўважыў, што ўстряпянулася кончыкі яе далікатных, з пералівамі розных адценняў, пальцаў. Зірнуў, але не ў очы яе, падобныя да гротаў, дзе фасфарычна ззяе аметystami і чорным агатам аэраная глыбіня Марскога Вока, — зірнуў у страшэнны змрок пекла, якое пакрывала яе вязніцай.

У змроку тым блішчэла не-калькі цымяных зорак — гэта быў Змеяносец. Паказаў ёй: нібы яе ўзводзіў на алтар і прыносіў у ахвяру богу Пекла. Прамовій словамі моцныя, недасяжныя.

Яна адышла.

Чуў яе ціхія крокі, нібы хтосьці пад зямлёй забіваў цвікамі труну, — цішэй — нібы сыпалася зямля на твар памерлай — так незваротна, як дакрананні кінутых у магілу кветак.

Тадэвуш Міцинскі нарадзіўся ў 1873 годзе ў польскай Лодзі, а загінуў пры таямнічых абставінах у 1918 годзе ў Беларусі, пад Чэркасам. Загадкавы роман «Нятома. Таємная кніга Татраў», прасякнуты ідэямі месіянізму і містыцызму, лічыцца адным з галоўных яго твораў. Фрагмент гэтага рамана і прapanуеца чытачам «Літаратурнай Беларусі».

Змоўкла пустэча вялікіх гор. Змрочны Гевант пужаў — прадвеснік смерці, суправаджалінкі да краю ценяў, ён іскрыўся ад зор. Маг прылёг у лагчыны гары. Невядома, колькі нерухомых эпох — глядзеў уверх, дзе плыў на нябачнай барцы таямнічы, жахлівы месяц. Падножжа гары, што нагадвала магілу рыцара, распасціралася на некалькі далінаў і мела такую велізарную вышыню, што манументальны

Святая справа

Найдан Вылчай

Балада пра атрада Боцева

Ах, ёсьць яна, ёсьць яна,
песня высокага ладу!
у сэрцы народным палае,
як вечны касцёр,
вось гэта балада, страшэнная
гэта балада
пра сто дваццаць душ — як на падбор.
Над светлым Дунаем чэтнікі
сталі ўздымаца,
да чорнай Аколчыцы* свой шлях
скіравала іх раць.

Ішлі яны, маці, каб за цябе змагаца,
ішлі яны, маці, каб за цябе паміраць.
Але ж гэта ўсё — не песні і слова,
не лісця звон ціхі, што поўніць
вясновы гай,
ах, гэта ж ўсё — пррабітыя куляй
галовы,

ікроў на скале, і крумкачыны грай.
Баладай бяссмертнай стала
святая справа,
у памяці нашай палае, як вечны касцёр,
і гордая гібел, і гордая слава
души ста дваццаці тых —
што як на падбор.
Над сінім Дунаем чэтнікі сталі
ўздымаца,
да чорнай Аколчыцы скіроўвае
шлях іх раць.

Ідуць яны, маці, каб за цябе змагаца,
ідуць яны, маці, каб за цябе паміраць.

Жанчына

— Скажы, хто першай жанчынай была тваіх наўйных юначых мрояў?

— Знікла яна раннія парою,
як міг рамантычнага свята.

— Скажы, хто пяшчотнай жанчынай была, яку забыць ты, пэўна, не ўстане?

— Забуду. Хвала быць перастане ад хвалі другой, што ўслед падплыла.

— Скажы, хто цёмнай жанчынай была, якая ўсё ў попел ператварала?



— Бачу я вунь вугалёў нямала,
але няма ў іх ні краплі цяпла.

— Скажы, хто вечнай жанчынай была, якая разам з табой дажывае?

— Не чуеш? Сына майго люляе з вечнаю песнай: «Бай-баю-бая».

Дзевяностыя

Занадта ж ясны фокус гэтага:
так проста дзяліць на «гэтых» і «тых»,
дзяліць, як быдла бязмоўнае, ўсіх,
рашаць, які сцяг болей адметны.

Балгарскі флаг заўсёды адзіны,
адны ў нас нябёсы і зямля.

І шлях балгарскі, шлях былінны —
на палымяны ўсход... Гля

тройчи памерці готовы, згодны,
не бачыць каб будучыню, у якой
падзелены будзе народ мой родны
на багацеяў і беднякоў.

* Аколчыцы — назва горнай вяршыні ў Балканах.

крыж на рыцарскім шлеме здаваўся цацкай. Галава, патрэсканая ямінамі і прадоннем, не змяшчала ўжо выявы твару.

Боль і таямнічасць згушчаліся ў нейкі звышчалавечы выгляд вусцішна скамяналай Бясконцасці. Памерлі мільёны ляхаў, змяніўся шэраг каралеўскіх дынастычных, першым тым тыя шматпавярховыя валуны з шэрага граніту былі абцягты дажджамі ды снягамі і зведалі на сабе ўздзеяннелавінаў, першымі гіганцкай рака высекла вадападам каменную масу ў бажніцы Геванта.

Маг Літвар адчуў унутры ўсхавляванае пачуццё тоеснасці зым, чый прах ужо даўно быў развеяны з па-блізнерску парушанага кургана. Але прасякнutesi болем вечнай Ілюзіі, вымавіў у найглыбейшым маўчанні сваім: не кружляе нічога над пустэчай знішчэння!

Каменны гмах раптоўна пахліўся на бок, цела Мага, што перад тым ляжала бяспечна, цяпер завісліа над бездзянню, дзе лесам коп'яў тырчэлі ліліны.

Ён трymаўся за скальны выступ, а Гевант свайгі магутнай вагой схіляўся ўбок насуперак усім законам гравітацыі...

Мабыць, Гевант хацеў спалохаць такім чынам Мага, як

мамант малую казурку, што зачапілася за агромністы карак; лінію гарызантальную ён зносіў перпендыкулярна і спадаў, але найбольш здзіўляла тое, што рух адбываўся ў вакууме, то бок удуараў аб зямлю не было чуваць! Раптам, быццам карабель падчас буры, які сядзе на водмель, Гевант цяжка абаўляўся, а скалы страпянуліся, як подых бушуючага мора. Кожны смяротны страціў бы прытомнасць ад знясілення і жудасці і зрынуўся б з тых паверхам, вышэйшых за муры Вавілонскай вежы.

Знянацу бліснула свято, запаленае ў аддаленым кутку — можа, месяц кінуў з-за хмары свой заходзячы прамень? Не, хутчэй гэта быў бліск унітры Геванта. Маўчанне. Нечаканы спакой. Маг рушыў па буйнях вапнавага дна Прамора Татраў. З галавы ідала свято здавалася зусім далёкім і ўрэшце згасла.

Калі Маг Літвар урэшце агледзеўся перад уваходам, прыхаваным у трохкутніку забрала Геванта, з вуснаў яго сцякала крывяністая ўшшка.

Пераклад з польскай мовы
Ірыны Хадарэнка

Шчонаўскія абрэзкі



Альжбета КЕДА

Гарадзенская пісьменніца Альжбета Кеда (Ала Петрушкевіч) напісала кнігу пра сваю родную вёску Шчонава, што ў Карэліцкім раёне. Сабрала аскепкі вялікага свету, якога ўжо няма. Яе вёска памірае. Кніга – помнік мінуламу. Напісаная з любою. Пралануем урывак з яе.

Аніся і Мікалай

Яны каҳалі адно аднаго. Але Мікалай Валенцік быў бедны. Не пашанцавала Аніся. Аддалі яе замуж у Малюшычы. Толькі дзіцятка нарадзіла, памёр мужык. Мусіла тады пайсці за Галашука, старога ўдаўца. Ён таксама нядоўга пажыў.

Мікола ўзяў Яўгасю з Кайшовак. Але лёсіла ўсё ж ім з Анісяй сысціся. Аўдавелі амаль у адзін час. І прабаліся. Пяты шлюб на дваіх. У Анісі была дачка Ліза, у Мікалая – Ліда. Перажывала дзяўчынка, калі мачыха ў хаце з'явілася. Пратэставаць імкнулася. Але хто на яе зважаў? Спачць іх з Лізаю на печы паклалі. То яна сваёй новай сястры выказвала: «Чаго твая маці з май бацькам спаць легла?» Раўнавала бацьку, сваю маму згадвала. Але змірылася. І з Лізаю ўсё жыццё, як з роднаю, пражыла, сябравала.

Яшчэ і сваіх дзвюх дачок Аніся з Мікалаем нарадзілі: Насцю і Таню. Прыгожыя, акуратныя дзяўчынаты былі. Падросшы, служылі ў бацюшкі Райцы пакаёўкамі. Райчанкамі сталі.

Бэля

Гэтае імя было ў Шчонаве мянушкай. Выкарystоўвалі як абрэзку, лаянку, дастасоўваючы да яго не вельмі лагодныя прыметнікі. Насамрэч такая асоба існавала ў 30-ыя гады.

Прайшлася тая яўрэйка Бэля па маім Шчонаве, дакладней, праехала, не надта прыстойную славу па сабе пакінуўшы. Жыла яна на Зелянцы, краму трymала. Мела дзвюх дочак, Этку і Лізу, а мужа ў яе не было.

Не маркоцілася кабета. Гандаль ішоў спраўна. Ведалі людзі, што махляваць добра ўмелі. Часта ў яе хаце п'янкі-гулянкі ладзілі, якія прываблівалі нядойстайлівых мужчынай.

Упадабаў яе адзін шчонавец. Пакіне жонку, дзяцей і сыдзе з хаты. Пажыве ў тае Бэлі, набалуюцца, нацешыцца, а пасля даханы вяртаеца. Яна праз які дзень следам на падвode прыядзяе. Заходзіць у свіран і насыпае ў меж збожжа. На роспачныя крыкі жонкі пра тое, што сярод белага дна такі крадзеж учыняе, спакойна адказвала:

— Твой муж у мяне жыў, еў. Чаму я мушу яго дарма карміць? Забіраю столькі, колькі з'еў.

Такое ўяўленне пра спрэвядлівасць было ў Бэлі.

Вузел

Завязаўся між трымя маладымі людзьмі моцны вузел. Сястра Уладка Пасэсара Жэні каҳала Мішу Таўлуя, брата Валадзенъкавага. Каҳанне было ўзаёмным. Ужо і да вяселля справы ішлі. Але не адбылося вяселле: пасагу, які сваты запрасілі, не меў Уладак для сястры. Разышліся іх сцяжыны. Хлопец жонку Вольку з Савашоў узяў, дзетак прычакалі. Праўда, Коля, сынок іхні, ужо падлеткам будучы, памёр, прастудзіўшыся, як каровы пасвіў. Дацушка маленка засталася.

А Жэні замуж у Рамейкі пайшла за Сцяпанам Мялешку. Ды не змірылася яна з tym замужкам. Вярнулася ў хату, дзе брат з сям'ёю жыў. І стала з Мішам сустракацца таемна. Мілующца ноччу, а пасля ён дахаты вяртаеца і спаць у гумне кладзенца. Ды аднойчы страшны сон прысніўся яму. Быццам нябожчыкі яго душылі. Крычаў нема, прачнуща не мог. Злосць сваю на жонцы зганаў. Столкі гора, несправядлівасці, здзеку ад мужа Волька вытрывала. Біў ён яе, з хаты не раз уцякала. А ён следам ляцеў. Хавалася на могілках. Ляжа між магілкамі, той і не згледзіць. А пасля і зусім сысці мусіла да сястры ў Воўцу. А Міша прывёў ў сваю хату Жэню. Жыў з ёю, хлопчык у іх нарадзіўся. Мішам назвалі.

Толькі праз два гады вярнулася Волька з дачушкай у сваю хату. Калі мужа на вайну забралі. Так і жылі іншы разам, дзве жонкі аднаго мужа. Нат і ладзілі. Дапамагала Волька малога Мішу глядзець.

А Міша старэйши з вайны не вярнуўся. Мусіла Жэні пайсці з тae хаты. Бо Волька першая, законная жонка. Жыла Жэні ў свайго дзядзькі Кірэя на хутарах. Ды захварэла яна на сухоты, якія і звялі жанчыну ў магілу. Сыночка яе ў дзіцячы прытулак аддалі. Падросшы, прыядзікаў ў некалькі разоў у Шчонава. Толькі хто яго тут чакаў? Мо і зараз жыве недзе ў свеце вялікім.

Толькі смерць, умяшаўшыся, той вузел мілосны развязала.


Чайка Мікіта

Не так многа было ў Шчонаве мужчынаў, што з-за каҳанкі жонку пакінулі, дзяцей пасірапцілі. Чайка Мікіта якраз з такіх.

Хата ягоная стаяла ў канцы Кліна. На тым месцы, дзе пазней Апалонік сваю пабудуе. Жыў ён са сваёю Зосяю, пяцёра дзетак мелі: Аркадзя, Ніну, Валодзю, Мілку і Міцю.

А ў школе, што была ля Захомаў, у колішнім доме аканома Пахалінскага, працевала настаўніца нейкай нетутэйшай кабета па прозвішчы Качаргіна. Відаць, усходніца. Закахаўся ў яе Мікіта. Ды так, што сям'ю сваю кінуў, пра дзяцей няшчасных не падумаў. З'ехаў ён з тою Качаргіною няведама куды. Ніколі больш у Шчонава не паказаўся.

Зазнала гора бедная Зося з дзеткамі. Працаўваць з малымі цяжкі давялося, галадаць. І бяду страшную перажыла.



да галавы яе сынок Валодзік, што бацька іх кінуў. Не перажый гэтая ганьбы. Заходзікі памёр міладзенькі.

Толькі адзін Міця, які ажаніўся з Гэлюю Валенцікаваю, на Радзіме застаўся, у Карэлічах жыў. Астаратні ўсе выехаў недзе далёка. І ніколі не прыядзіжалі ў Шчонава.

Пасаг Ганны Юлькавай

З Польшча тое было. Юляк Яўсей знайшоў пярсцёнак. Вельмі прыгожы, залаты, з камнем барвовым. Відаць, нейкі пан згубіў. Гаспадар не знайшоўся. Застаўся пярсцёнак у Юляка. Прыйядзікаў жыд з Варончы, шмат грошай за пярсцёнак даваў. Ды не прадаў Юляк ту прыгажосць.

— Гэты пярсцёнак будзе Ганнін пасаг, — так заяўіў.

Ганна была вельмі прыгожай, ужо ж на дзеёўку бралася.

Малодшы сын Юляка Андрэй служыў у пана ў Руткавічах. Закахаўся ён у адну дзяўчыну. А яна, відаць, не надта сумленна была. Што казала хлопцу, што дакляравала, нікто таго не ведае, але выкraў ён у бацькі пярсцёнак і занёс каҳанцы. Ды не выйшла тая за хлопца замуж. Падманула. Андрэй з вайны не вярнуўся. Застаўся самотна ў Ганна. Пасля таго, як нагу страціла, вырашыла, што замуж не пойдзе. Хоць і сваталіся яшчэ да яе неаднойчы.

Што з тым пярсцёнкам? Праз многа гадоў пераехала сям'я Колі Барэйкавага ў вёску, дзе замужам была Андрэева каҳаная. Ганна прасіла Колю спытаць у яе пры нагодзе, дзе пярсцёнак. Спитаў. У адказ — маўчанне.

— Нічога не сказала. Ні слова. Як вады ў рот набрала...

Недзе ж ён ёсць, той Ганнін пярсцёнак. А мо і няма. Мо пераплавілі золата...

Трагічнае каҳанне

Анютка Максімава была дзяўчынай прыгожай. Каҳала яна Толю Якубавага. Немалы час каҳанне доўжылася. Але здрадзіў Толя, прывёз з войска сабе жонку Соню.

Так пакутавала Анютка, што не вытрымала, у студню кінулася.

— Ідзі дадому.

Жанчына паслухмяна, нічога не кажучы, ідзе да свае хаты, што ажно ў канцы Шчонава стаяла. А мужык? Зразумела ж, да тae ўдавы зварочвае. Жыве ў яе дзень, два. Колькі захоча. Працаўваць дапамагае. Пасля дадому вяртаеца.

Чаму яна маўчала, чаму не сварылася, не пратэставала? Казала на тое:

— Што зробіш? Ці буду я кryчаць, ці не, усё роўна ён да яе пойдзя.

Відаць, мела рацыю. Бо другая кабета, муж якое да тae ўдавы таксама завітваў, што толькі ні рабіла: і кryчала, і сварылася, — усё роўна рады даць не магла.

Былі гэтыя жонкі прыгожыя, працаўвітыя, нічым за ту ю ўдаву не горшыя. Не кідалі іх мужыкі. Так толькі... на час сыходзілі.

А цымус увесь у тым, што кабеты тыя — родныя сёстры. Такія розныя...

Невінаватыя

Унізе, ля саме дарогі, насупраць беднае хаты ўдавы Барэйчыхі, што стаяла на ўзгорку, рос клён. Сад, агарод, соткі, — усё было схавана за хатаю. Змарнелы куст бэзу з правага боку, ля вакна, здалёку не быў відаць. А высоке дрэва выглядала ва ўсе канцы, было знакам сядзібы.

Настаўніца Валя, што жыла з мужам і маленкім сыночкам у той беднай хаціне разам са свякроўкаю, залоўкаю і дзеверам, любіла прыгоже дрэва. Не перастала любіць і тады, калі з'явіліся на ягоным ствале тлустыя плямы, белая і чырвоная. Першая ад паҳулага крэму «Сняжынка», другая ад памады. Раззлаваўся аднойчы яе муж, схапіў тыя няхітрыя жаночыя падмалёўкі, выскачыў з хаты, разламаў і пабіў аб клёнік. Была прычына. А вінаватым не быў нікто.

Некалькі гадоў таму працаўала Валя ў недалёкім, але і не надта блізкім мястэчку Цырыне. Звольнілася, атрымала працу ў Шчонаве. Адзін цырынеч, якому ўпала ў вока прыгожая настаўніца, памятаў яе. Праз некалькі гадоў вырашыў знайсці. Выбраўся неяк нядзелькаю, даехаў да Рамейкай. Было вельмі рана. Ішоў па дарозе да хутароў у надзеі сустрэць кагосьці, каб распытаць, дзе жыве настаўніца. Ажно бачыць: ляціць насустрач вершнік. Прыпініў, патлумачыў, каго шукае. Той нечакана вырашыў вярнуцца і правесці да хаты. Пра што яны гаварылі, ці гаварылі наогул, нікто не ведае.

У хаце ўсе яшчэ спалі. Свякроўка шлупала на кухні. Раптам адчыняюцца дзвёры, маладая жанчына чуе голас мужа: «Госіць да цябе прыйшоў. Прымай!» А ў хатцы той ні перагародкі, ні шырмы якое. Глянула яна з пасцелі і знямела, пазнаўшы госіця няпрошанага, неспадзянавага. І што сказаць яму, не ведала. Ціхі папрасіла сыйсці з гэтая хаты.

Вось тады і паляцелі ў клёнік крэм, памада...

Не мела яна кryгуды на мужа. Не мела і на тога даўняга знаёмага. Толькі няёмкасць, прыкрасы ад недарэчнай сустрэчы засталіся назаўсёды. Ніколі больш не сустрэла яго.

А ад мужа папрокі чула амаль усё жыццё...

З новай кнігі «Вогнепаклонніца»



Іна ШАРСКАЯ

*I крылатых радкоў арыгамі
Дакранаюца вуснаў маіх.*

*Пасміхаюся без прычыны,
І свяtleе на сэрцы з таго,
Што кранаецца неба Айчыны
Вечаровага сонца майго.*

*Напамяць чытала сумныя вершы
I так наіўна верыла ў ішчасце.
Гэтак бывае: успомніца перши
Каханы, —
i — сэрца, i дзвёры насцеж.*

*Зноў так наіўна верыца, сніца:
Раптам, а можа?.. Трывожна. Мурожна.
Бедная б'еца ў грудзях сініца,
Нібы за кратамі. Божа ж мой...*

*Гараць снягі,
Сівеюць скроні,
А я у Бога на далоні.*

Снекань
*Сосны селі за красны
Ткаць срэбны кужаль аблокаў.
Прыляцеў чорны сокал —
Пацямнела навокал.
Прыляцеў сокал белы —
I завылі мяцеліцы.*

*Чысцей няма нічога за вяртанне.
З усіх дарог, з усіх паўднёвых казак.
Лячу дамоў жаданым словам, сказам,
Нявыпітым на брудэршафт світаннем.*

*Прыбраўся кветкамі горад,
Дыхае чыста, празрыста.
А недзе сівое гора
Baўкамі жалезнымі рыскае.*

*Як вымавіць слова «война»,
Гаручая i калюча?
За спомін душы віна
Выпіць. Віною змучаныя*

*Усе, хто сэрца збярог.
Раве ашалелы вецер
У небе пустых двароў,
У небе знямелых весніц.*

*Вясна прыйшла i туды —
Прагалескі цвітуць i ў пекле,
I прывіды сноў — сады
Салдацкія слухаюць песні.*

Памяці сябра

*Твае берагі, пералескі —
Далёка, пякуча, балюча.
Рукой не дастаць, не дабегчы, —
Расой засяваць гаручай.*

*Але пералётнае сэрца
Адчыніць вароты Раю,
I дзень размалюе шэры
Вясёлкай ад краю да краю.*

*Бо ведае: не ўміраюць
Тыя, каго мы любім.
З верай вакно адчыніяю:
Прылятай, мой галубе!*

Роднай мове

*Цябе успомніць сэрца па складах,
Па шыльдачках i прыдарожных знаках,
Па дзедавых намоленых крыжках
I па званочках, пацалункам насцеж.*

*Цябе пазнае сэрца па дажджу,
Па зайнелых восенскіх каштанах.
Я перайду ўтравелую мяжу
Узнёсласці i падарункаў танных.*

*I прарасце, i зазвініць жыццё
На скрыжаваннях веры i нябыту.
Вунь паляцеў гадзіннік, не пацёк,
Як у Далі. Наканавана быць нам!*



*Дзяўчыначка, адчайная душа,
Стамішыся ў гармідары вакзалаў,
Зноў да цябе па спарышу прыйшла.
Пагавары з ёй Віцебкам Шагала.*

Чужая зямля ляжыць.

*Цёпла. Але не цешыць
Гэтая цеплыня.
Ластаўка вострым ценем
Рэжа далоні дня.*

Напярэдадні Каляд

*На ростанях зімы свяtleюць вочы неба,
Штодзённую раку я перахажу ўброд,
А за мяне бацькі кладуць жывыя трэбы
На тым канцы дажджоў, сумненняў i
турбот.*

*Там моляца за нас, а мы за iх старэем,
А мы за iх iдзем да берагоў душы,
I для сваіх дзяцей мы сталі ўжо карэннем,
Трыаем на плячах зялёны звон вяршины.*

I будзе так заўжды пакуль зямля зямлёю,

I Божы Сын пакуль лякуе ўсіх нябог.

На ростанях зімы пішу сваёй крыўёю,

Што небыцца няма. Ёсьць вера i любоў.

Бабулі

*Перад смерцю бабуля спявала.
На праменчыках родных, лясных
Маладосці пляяла каралі
Успамінамі да вясны.*

*І ляцелі ўспаміны птушкамі
Над трывутнікам долі зямной,
I вятрывскі калыскі гушкалі
З мамаю i са мной.*

*І вясельную сукню золатам
Вышивалі снягі,
Заручалася з воляй ты,
З ветахам дарагім.*

*Бегла ты пералескамі нашымі,
Чула гоман бароў,
Калі сонца давеку нащае
Перавозіў Харон.*

*Не паспяваю жыць
не для сябе, для іншых,
I дарагіх людзей
губляю па чарзе.*

Гараць мае ласы —

душу ўкрывае іней.

Гарыць мая зямля —

скляпенне сноў-надзей.

*Не паспяваю жыць
за хлебам, не за срэбрам
I некалі сустрэць
сваіх сівых сяброў.*

Ляціць, ляціць жыццё

да брамы ў лютым небе.

I не хапае сіл,

i не хапае слоў...

**«Адчынім формачку зімою:
А можа, ластаўка ўляціць?»**

(Аляксей Пысін)

Усе ластаўкі сёння за морам.

Ці лёгка за морам жыць?

Мараю, не, мараю

*Ластаўка, сваё сэрца
Да вясны прыгартай.
Не карыся зіме i смерці —
Пры-ля-тай!*

*Чатыры дарогі — i крапка адліку.
Бачу сем спакус сваіх,
Сем поўняў вялікіх.
Чатыры дарогі. Скрыжаванне.
Агнём у целе:
«Ты песень хацела?
Чаму твае песні
Душу ўжо не песьці?»
Бо крапка адліку —
Вусцішна i вялікая...*

*Дабраславі жыццё,
зялёнай старонка,
Дзе хмарак чарада
зямныя сны снуе.
На крылах цішыні
спявае сэрца звонка
Пра тое, што было
i будзе ў мяне.
Дабраславі людзей
такіх балюча-родных.
Вучыца дараваць
мы будзем пакрысе,
Знаходзіць чарназём
сярод пустынь бясплодных,
Якімі сорак год
вадзіў сіром Майсей.
Мы з розных берагоў,
але народзяць нівы,
Пад ветрам зашумяць,
дадуць свае хлябы.
Напіцца цішыні
i быць з таго ішаслівай...
Дабраславі, зямля,
i навучы любіць.*

*Далей, далей ад шэрых плошч,
Да знічак на вадзе.
Алівы кветку птушка-ноч
Мне на далонь кладзе.*

*I там, дзе горкая трава,
Дзядоўнік i палын,
Крыніцам вочы адкрываць,
Як лепши успамін.*

*Мяне чакае сто дарог
I родная — адна.
Яе для мужніх Бог збярог,
Хто горыч піў да дна.*

Ластаўка

**«Хвілю яшчэ пабудзем вадою,
нахіленым дрэвам, сонцам...»**
(К.Галчынскі)

*Далонь сваю працягні. Вось крыло.
Мы разам ляцім да сонца...
Прынісі... Прынісі хаяць
Да першага снегу, да першага лістападу.*

*Я шукала цябе ў паднябенні праменъчыку
лета.
Паддашкі усе абышыла, усе сутарэнні.
Карэнне маё аплятала тваю зямлю,
Калыхала ў калысы нябесаў.*

*Калі холадам сісне знямелыя скроні,
Гавары са мной мовай аблокаў i вершаў.
На адлегласці подыху. На алегласці раз-
вітання.
Заінелы, далёкі,
да сустрэчы, да прылятання.*

*Перакладзі мяне на мову сэрца.
Усе мае ласы, усе трывогі,
I гэты дзень стамлёны, тканы шэрым,
I васілёк у жыце ля дарогі.*


*Перакладзі хмарынак пазалоту
На берагах шылмівых птушкі-сонца,
I слова «жыць», i слова «вольна лётаць» —
Сінонімы маёй зары бясконцай.*

*Перакладзі надзею — светла, ішодра,
I першы пацалунак, i астатні.
Тады скажу табе нарэшце: «Родны,
А крылы ўваскрасаюць на світанні».*

*Размаўляю з маймі сябрамі
На старонках падораных кніг,*

Пляц

Фрагменты аповесці



Лявон ВАЛАСЮК

— Страйвым будзеце ў мяне хадзіць вакол стала, а потым — на пляц! — ля дзвярэй службовага памяшкання чарцёжніка нечакана пачуўся пагрозлівы крык палкоўніка Шарбакова, які нядайна толькі быў прызначаны новым начальнікам Аператыўнага ўпраўлення Штаба Паўднёвой групы войск замест былога — франтавіка — палкоўніка Кывабока.

Твар Шарбакова быў шэра-фіялетавы на фоне белых дзвярэй, маршчыністы і не-прыемны ад злосці. Да таго ж новы начальнік насіў акуляры, якія даводзіліся яму час ад часу папраўляць, бо ад крыку яны зляталі на кончык вялікага носа.

«Добра пачынае!» — падумаў прапаршчык Казараў, азіраючыся па баках, нібыта баючыся, што нехта падслухае яго думкі... Казараў на службу ў Венгрию ўладкаваў палкоўнік Кывабок — яны разам працавалі ў Генштабе ў Маскве.

Усе восьмёра салдат-чарцёжніка і прапаршчык Казараў сталі па стойцы «смірна», папраўляючы рамяні, зашпільваючы гузікі і каўнерыкі «хб».

Чарцёжнікі наструнена чакалі далейшага развіцця падзеі. У летнюю спякоту цяжка было працаўваць зашпіленым на ўсе гузікі і кручкі ў цесным памяшканні, дзе не было нават вентылятара. Адчыненая вокны не ратавалі ад душнага паветра. Гарачая летняя пара рабіла сваю справу.

Папярэдні начальнік дазваліў салдатам адчуваць сябе вольна. Нават аднойчы загадаў прапаршчыку Казараў, каб той заняўся пашывам лёгкага адзення для працы ў задуху. Ды толькі Іван Васільевіч не зусім сур'ёзна паставіўся да яго даручэння: масквіч, ён у свае трыццаць не супраць быў выпіць, гульнуць ды і да працы быў не вельмі ахвочы. Словам, прапаршчык!!.

Салдаты-чарцёжнікі, людзі ў асноўным бывалья, зімалі трэці паверх штабнога будынка. Ніжэй пад імі знаходзіліся кабінеты камандуючага групай войск і начальніка штаба, іншых старших афіцэрэў... Паміж ваеннаслужачымі склаліся добрыя адносіны, таму прыход палкоўніка-навічка ў Штабе ўспрынялі насыржана: палкоўнік Шарбакоў, праішоў слух, прыехаў з Масквы пасля зананчэння вучобы ў Акадэміі Генштаба на службу за мяжу за генеральскай зоркай. А ягонае яўнае салдафонства не стасавалася са штабным этикетам...

Яўген, салдат апошняга года службы, усміхнуўся сам сабе, успомніўшы слова «пляц» яшчэ з «гражданкі». У яго пагранічным горадзе над Бугам на Пляц у гарадскім парку хадзілі на танцы. Там заўжды было венса ад музыкі, ад знаёмстваў

з дзяўчаткамі, ад сустрэч з сябрамі-таварышамі...

— Салдат, а вы чаму ўсміхаетесь?! Служба вельмі салодкая? Дык я вам арганізу ѿ з гэтага дня!.. — палкоўнік збіраўся яшчэ нешта пагрозліва выкрыкнуць, але раптам затрашчаў тэлефон. Прарашык кінуўся да яго, спытаў у палкоўніка дазволу і падняў трубку. Хвіліну слухаў, а пасля адрапартаваў: — Будзе зроблена, таварыш генерал! — Казараў запытаўна паглядзеў на палкоўніка, які пакрычаў яшчэ колькі хвілін для парадку і з каменным выглядам выйшаў з чарцёжкі, пакінуўшы дзвёры адчыненымі. Праз іх можна было пабачыць вартавога з аўтаматам.

Іван Васільевіч голасна хмыкнуў, з сур'ёзным выглядам твару зачыніў дзвёры і пакруціў пальцам ля скроні: усё і так зразумела...

...Валера Шавейка лічыўся добрым гітарыстам яшчэ падчас вучобы ў школе, а калі паступіў у будаўнічы інстытут, то і там не згубіўся. У інстытуце быў свой музычны калектыв «Залатая сярэдзіна», куды і паспрабаваў уладкавацца першакурснік. Яму гэта ўдалося. Так і пачалося студэнцкае жыццё-быццё на музычным фоне...

Добрай практикай і заробкам для студэнта была праца ў вакальна-інструментальным ансамблі, які іграў у парку на танцавальнай плошчы, карацей, на Пляцы... Вось там ужо хлопцу хапала ўсяго: музыка гучала, песні спявалі, а дзяўчата выкryвалі слова кахання.

Рэдкі вечар абыходзіўся без боек. За імі можна было спакойна назіраць, стоячи на сцэне. Заўжды на танцах было шмат знаёмых. Сумаваць не даводзілася і пасля танцаў: гарадскія прыгажуні насілі на руках.

Валера вылучаўся ростам, чорнымі смалінамі валасамі і спакуслівымі вусамі. Дзяўчата нярэдка нават рабілі «разборкі» паміж сабою: хто пойдзе з Валерам пасля танцаў?.. Так працягвалася амаль да заканчэння інстытута, пакуль на пятym курсе студэнт-музыкант не ажаніўся перад абаронай дыпломнага праекта, перад размеркаваннем на працу... Хаця якая там магла быць праца, калі «свяціла» служба ў войску.

Са службай хлопцу пашанцавала: трапіў за мяжу, што было цікава і нечакана, дазваляла пабачыць невядомы куток еўрапейскай зямлі...

Да таго ж патрапіў на службу ў асобны ўзвод, дзе было шмат землякоў-беларусаў, нават з аднаго горада. З імі Валера наладзіў добрая сяброўскія адносіны, бо інакш і не могло быць! Амаль кожны тыдзень ён пісаў жонцы лісты. Здаралася, што і тэlefанаваў, калі выпадала такая магчымасць...

З Валерам Шавейкам Яўген сутыкнуўся нечакана: яны сядзел побач у салдацкай сталоўцы. Валеру толькі-толькі перавялі служыць у асобны ўзвод з роты аховы. І толькі другі ці трэці раз ён трапіў на батальённую сталовую. Адзін з салдат тым



часам няўдала перадаваў яму ў абед бачок з гарачым баршчом і выпадкова перакуліў. Што там адбылося!.. Амаль завязалася б гарачая бойка, калі б не паспелі расцягнуць у розныя бакі.

Так і зварніў Яўген увагу на новага салдата, запытаў: хто такі?.. І атрымаў у адказ: твой зямляк!..

На пачатку траўня, амаль перад самай дэмабілізацыяй, з Масквы, з Генштаба, прыехаў з праверкай генерал-лейтэнант Убалінс. Высокі, моцнага цеплакладу, сур'ёзны мужчына ў ідэальна падагнанай форме ўражваў сваім выглядам. Сапраўдны генерал, ды і толькі.

Яўген за час службы ў Штабе бачыў шмат самых розных генералаў, і сваіх, і маскоўскіх. Быў адзін, які зневинасцю паходзіў на калгаснага брыгадзіра, былога суседа дзядзьку Міколу: невялікага росту, з чырвоным носам, з прыязнай усмешкай... Падобнага генерала ніколі не забаішся, а вось такіх як Убалінс... дык і глядзець у іхні бок страшна.

Адразу ж былі падняты па трывозе два танкавыя палкі з канечным выхадам на баявыя пазіцыі на ваенны палігон ў Хаймашкеры. Ноччу прадбачылася баявая трывога і выезд у вучэбны цэнтр.

У вучэбным класе на трэцім паверсе штаба пачалася «вайна»: чарцёжнікі склеілі патрэбную карту, над якой пачалі працеваць два палкоўнікі Аператыўнага ўпраўлення, падключыўшы да справы і Яўгена. Яму, якому заставаліся лічаныя тыдні да звольнення, давялося выконваць дэмбельскую, альбо як за мяжой у савецкім войску гаварылі, «дзяямоўную», працу.

На вячэру Яўгену яшчэ дазволілі схадзіць, ну а ўжо потым, да ранку, давялося гнуць спіну над картай, наносячы аператыўныя дадзенныя па руху танкавых батальёнаў да палігона.

Пад ранак у вучэбны клас завітаў прадстаўнік Масквы генерал Убалінс з новым начальнікам Аператыўнага ўпраўлення палкоўнікам Шарбаковым.

— А дзе палкоўнік Гасцюгін? — з парога запытаў Шарбакоў.

— Захварэў!.. — адказаў адзін з афіцэраў.

— А хто аператыўную карту вядзе? — працягваў дапытвачца Шарбакоў.

— Радавы Касцюк!..

— ???

— Салдат, колькі працуеш над картай? — запытаў начальнік

Аператыўнага ўпраўлення ў Яўгена.

— З вечара...

— Дык ты ўжо пэўную ўзнагароду заслужыў за працу! — з непрыязнай усмешкаю сказаў палкоўнік. — Нечарговы водпуск атрымаеш!

— Мне хутка звальняцца ў запас! — адзягаваў Яўген.

— Шкада... А мо застанешся яшчэ на год вольнанаёмным?.. Створм спрыяльнія ўмовы! — палкоўнік меў нейкі разгублены выгляд. Ён не чакаў ад радавога такай штабнай якаснай працы.

Шарбакоў павярнуўся да генерала Убалінса, які разглядаў карту: — Якія далейшыя расправядженні?

Генерал Убалінс падняў галаву, глянуў на палкоўніка Шарбакова і сказаў:

— Салдату прысвоіць палкоўніка і адправіць на службу ў Москву, у Генштаб!

Служба працягвалася. А правільней — блізілася да свайго фінішу. У апошнія паўгода яшчэ больш прыемна было атрымліваць лісты ад родных і сяброў, амбяркоўваць з імі хуткае вяртанне ў бацькоўскі дом. Шкада толькі, не ўсе лісты можна было захаваць: не тая ўмовы ў войску, тым больш — за мяжою! А так хацелася, так хацелася!..

Сябар-аднакласнік, які служыў у марфлоце, перад звальненiem Яўгена атрымаў чарговы водпуск. Абазначылася магчымасць пабачыцца праз два гады службы. І таму цяпер усе намаганні Яўгена былі накіраваны на тое, каб якмага хутчэй вярнуцца дамоў. У яго сітуацыі заставалася толькі зварніцца да намесніка начальніка Аператыўнага ўпраўлення штаба.

Палкоўнік Нізоў уважліва выслушаў просьбу салдата і адразу патэлефанаваў генералу Каманенку — начальніку войск сувязі Групы. Той быў не супраць, тым больш што дэмабілізацыя ўжо пачалася.

Калі праз паўгадзіны працягнікі Казараў накіраваўся з тымі, хто вяртаецца ў Саюз, у краму пад дзяямоўны падарункі, кампанію перастрэзі запыханы працаршчык Емец з вузла сувязі. Той задаволена-шчаслівы крыкнуў:

— Касцюк, ты заўтра адпраўляйся дамоў!.. — і пабег даўней, шчаслівы тым, што менавіта яму генерал даручыў перадаць гэтую навіну...

Палкоўнік Варапаеў, начальнік аператыўнага аддзела, патэ-

лефанаваў у чарцёжку і паклікаў Яўгена да сябе ў кабінет.

— Я выйду на паўгадзіны, а ты прыбяры крыху: прыедуць афіцэры з венгерскага Генштаба. У мяне з імі рабочая сустрэча: трэба як след сустрэць, пакінуць добрае ўражанне: Еўропа. Потым яшчэ ты мне спатрэбішся, далёка не адыходзь.

З начальнікам аператыўнага аддзела Яўген супрацоўнічаў працяглы час, калі так можна сказаць. Палкоўнік цалкам давяраў Яўгену, таму часцяком прасіў працаўца з картамі і рознымі схемамі. Размаўлялі і на простыя жыщёвія тэмы: пра родных, пра радзіму, пра будуче жыццё.

...Салдат быў у чаканні, і ўжо праз хвіліну пасля таго, як пра-гучай тэлефонны званок, быў у кабінцы начальніка.

За сталамі сядзелі венгерскія афіцэры, якія раней вучыліся ў Акадэміі Генштаба ў Маскве, ажыўлена размаўлялі з Вара-паевым на рускай мове. Яўген павітаўся, спытаў у палкоўніка: — Што мне трэба зрабіць, Мікалай Мікалаеўіч?..

— Прысядзь пакуль, папі «Кока-колы». Мы яшчэ крыху пагаворым, а калі госці пойдуть, прыбярэш са стaloй.

Афіцэрам захадзелася пагаворыць з Яўгем: іх цікавілі ўражанні ад службы, ад Венгрыі і Будапешта. Ад сустрэчы з Вара-паевым у іх быў добры настрой. А калі даведаліся, што Яўген збіраецца пасля службы вучыцца на архітэктара, што яму вельмі падабаецца архітэктура Будапешта і краіны, дык весела загаманілі, выказваючы добрыя пажаданні салдату. Варапаеў ледзь супакоіў іх, паказваючы на гадзіннік. На тым і разышліся, а Яўген пачаў прыбіраць, чакаючы гаспадара кабінета, які абя-цаў вярнуцца праз паўгадзіны...

Да Кіева і з Кіева давялося ляцець з трывома хлопцамі-землякамі, якія ўвесь час драмалі, а Яўген не мог нават заплюшчыць вочы. Прыйзямліліся ў старым аэропарце: толькі пыл паляцеў ва ўсе бакі. За трое сутак хлопцы былі стомленыя, толькі вочы гарэлі агнём: мы ўжо дома! Пашанцавала і з машынаю: мужчына на службовы УАЗіку падвёз да аўтавакзала, дзе і развіталіся, раз'ехаліся ва ўсе бакі. Яўген на апошні рубель узяў таксі і хутка быў дома.

На другі дзень ён паехаў у процілеглы бок горада перадаць жонцы Валеры Шавейкі пасылку з рэчамі для маленькай дачкі.

Дзвёры адчыніла чарнявая дзяўчына ў светлай сукенцы, усміхнулася добразычліва белазуба ўсмешка. «Нібы мадзьярка-прыгажуня!» — падумаў Яўген, зачараваны дзяўчай прыгажосцю.

— А Наталля дома? — запытала.

— Праходзьце! Я пра вас ведаю! А Наталля чакае ўжо з учарашнягя дня!..

На ўтольны верандзе дома стаяла ў чаканні Яўгена маладая светлаволосая жанчына з дзіцём на руках. Яна адразу запрасіла прыесці на канапу, а сама ху-ценка знікла...

— А як вас называець, шаноўная пані?!.. — весела запытала Яўген у дзяўчыны, якая аказа-лася сястры Валерыя. — Валера мі гаварыў пра вас, але імя не называў. Пэўна, не хацеў, каб я ведаў!..

— Ён добры брат! — усміхнулася Святлана, сядзячы на супраць Яўгена. Яе доўгія смаліны валасы цяжка ляжалі на аголеных плячах. — А я заканчываю школу. Буду паступаць у інстытут: той, дзе вучыўся брат.

— Вось там і будзем сустракацца! — весела адказаў Яўген і глянуў на Наталлю, якая з'явілася ў дзвярах з бутэлькаю шампанскага, талеркаю з бутэ́рбродамі і цукеркамі.

— Уладкоўвайся добра, зараз адзначым тваё вяртанне. Дзякую, што так хутка прыйшоў з пасылкаю. Вы, пэўна, ужо пазна-ёмліся: гэта Святлана, сястра майго мужа. Добрая дзяўчына, раю вам пасябраваць!..

— Поўнасцю згодны. Аса-бліва, калі табе дарагое тое, чаго чакаеш... Наталля, а я сябе памятаю па Пляцы! — Яўген уважліва глядзеў на жонку Валерыя-музыканта.

Ён адразу пазнаў яе, калі толькі пабачыў. І адразу нешта прыемна-салодкае кальнула пад сэрцам: дыхнула веснавым паветрам тых незабыўных вечароў у парку. Яна спадабалася яму адразу, як толькі ўпершыню запрасіла на танец...

Мінула больш за два месяцы пасля вяртання Яўгена з войска. Пачаліся ўступныя экзамены ў інстытуце. Паспяхова быў здадзены першы: вынікі вывесілі пад вечар на дошцы для ад'яў. З двума новымі знаёмымі Яўген паехаў у цэнтр горада прагуляцца. Потым пацягнула на Пляцу: хадзелася зняць напружанне. Гэта ўдалося, бо сустрэў знаёмы дзяўчат-сябровак...

Калі пасля танцаў ужо набліжаліся да цэнтральнай вуліцы, то ззаду пачуўся гул легкавой машыны: то была міліцэйская, з капітанам за рулём. Яўген з сяброўкамі крыху адышлі ўбок. Капітан спыніў машыну:

— Чаму дарогу не саступаеце міліцы?!.. — пагрозіў вы-крыкнуў кіроўца з акруглым, чырвонага колеру тварам.

— Дык на спіне вачэй няма! Ды і можна было не спяшацца ехаць праз натоўп! — у добрым настроі з усмешкай адказаў Яўген.

— Не трэба было з ім размаўляць! — заўважыла светлаволосая Валянціна і дадала: — Вось пабачыш, будзе чакаць у аддзяленні. — Яўген стараўся гаварыць спакойна, хоць у душы кіпела.

Судзя, чалавек гадоў пяцідзесяці, спыніў свой погляд на міліцяянце:

— То там! А ў нас зусім па-іншаму! — дадала Тацияна, якая ўвесь гэты час маўчала.

— А вось і машина! — упаголаса прагаварыла Валянціна. Капітан ужо чакаў Яўгена, які так непаважліва аднёсся да звойгава.

— Сядай у машыну! Паедзем у аддзяленне для размовы! — вы-крыкнуў міліцяянт, накіроўваючыся да Яўгена і яго кампаніі.

— Не бачыш, што я заняты! — весела адказаў хлопец, аслабіўшы на слова капітана. — Я трэці дзень як з войска, а ты турбуеш мяне невядома чаго. Займіся лепш больш патрэбнай справай!

— Сядай у машыну! — яшчэ больш пагрозіў скамандаваў капітан і схапіў Яўгена за локаць.

— О-о!!! Гэта ўжо перавышэнне ўлады! — Яўген крутнуўся і вызваліў руку. — Вось зараз тут не хапае твой начальніка. Няхай бы пабачыў, як ты сябе паводзіш!

Капітан накінуўся на Яўгена, нібыта каршак на здабычу. Далейшае развіццё падзеі не абязцяда нічога добра.

— Згодны, едзем! Толькі да аператыўнага дзяляннага: хай выклікае тваё начальнства і разбіраюцца з табою! — Яўген ледзь стрымліваў сябе. Паступленне ў інстытуце... Усё магло накрыцца «медным тазікам». Ды і ўвогуле, пэўны досвед у яго ўжо быў.

Дзяжурны міліцяянер адвёў Яўгена ў памяшканне часовага затрымання, дзе ўжо знаходзілася некалькі чалавек рознага ўзросту.

Хлопец зняў плашч, паклаў ля сцяны на вольнае месца на драўляным узвышэнні, падобным на сцэну Пляца, прылёг супакоіца і крыху адпачыць, наколькі гэта магчыма ў ягоным выпадку.

...Зранку нейкі старшы лейтэнант павёз Яўгена ў суд, які размяшчаўся недалёка ад гардскога аддзялення міліцыі. Судзя быў адзін у невялікай зале, куды амаль адразу зайшоў і капітан-сусед, які пачаў распранацца, дэмасктруючы нібыта пастаўленыя Яўгена сінкі.

— Нічога падобнага не было! Ніякай бойкі! Я ішоў з дзяўчатамі з танцаў, пакуль капітан не прыпыніўся і не праціваваў праехаць у аддзяленненне. — Яўген стараўся гаварыць спакойна, хоць у душы кіпела.

Судзя, чалавек гадоў пяцідзесяці, спыніў свой погляд на міліцяянце:

— Усё залежыць ад вас: абмяжуемся папярэджаннем ці дамо па поўнай.

— Таварыш капітан, — Яўген нечакана звярнуўся да міліцяянта «па форме», — прабачце за ўчарашнее: не стрымаўся! Больш ніколі не буду ўступаць у спрэчкі з міліцыяй! Мне неабходна рыхтавацца да экзаменаў.

Капітан, зважаючы на такі паварот справы, паблажліва прагаварыў:

— Таварыш суддзя, хай здае свае экзамены! Не будзем пакуль писаваць майму «хросніку» настрой!.. Хай живе!..

Атрымаўшы штраф у дваццаць пяць савецкіх рублёў, Яўген пайшоў дамоў адпачывацца да наступнага экзамена... Гроши давялося пазычаць, каб маці не даведалася пра здарэнне.

...Кастрычніцкай раніцай, паснедаўшы, сівалосы мужчына з добрым настроем сеў за камп'ютар. У яго ўжо ўвайшло ў звычку рабочы дзень маладога пенсіянера пачынаць з працы за камп'ютарам: праглядаў наўвіны, нешта друкаваў. То была, так бы мовіць, ранішня зарадка-размінка. Аслабіўшы на пачатку дня не даводзілася: ава-зковыя справы ў архітэктурным бюро чакаліся бліжэй да абеду.

Так, ён нядыўна, больш за год ужо як стаў пенсіянерам: паспей «ускочыць» у апошні вагон пенсіянага цягніка, як і жонка Святлана...

Нечакана ўвага Яўгена Іванавіча зацікаўла звестка пра шасцідзесяцігодзінную падзею у Будапешце. Так, гэта было ў кастрычніку 1956 года. У апошні дзень месяца дэманстранты акружылі будынак будапештскага гарката партыі, які лічыўся аплотам кансерватараў. Спачатку яны хацелі толькі «разагнаць сталініста». Але нечакана пачалі стрэлы, на пляцы з'явіліся параненые і забітыя. Раз'юшаны натоўп уварваўся ў гарката і расправіўся з дваццацю камуністамі, утым ліку і з першым сакратаром Імрэ Мезе.

Па ўсім Будапешце пачалі лавіць і вешаць на дрэвах афіцэраў дзялянкі, чытати тэксты. Да драбніц прыпомнілася тэрміновая служба ў Венгрыі, у Будапешце. Пашанцавала: трапіў у Еўропу праз жалезнью заслону. Апынуўся, можна сказаць, у іншым свеце. Прыгадаліся светлыя і ѿмныя бакі той службы... Многа давялося пабачыць і перажыць. Ды толькі ў маладым узросце ўсё пераносілася лёгка, без аслабіў напругі. Каб яшчэ не сум па родным дому.

Звалінёўся ў 76-м мінулага стагоддзя, чатыры дзясяткі гадоў праішло. Як хутка прабег час, як шмат чаго памянялася...

Вярнуўся са службы, паступіў у інстытут на любімую спецыяльнасць. Але заўжды тримаў у сэрцы памяць пра службу ў Венгрыі. А перад вачымі на сцяне ў пакой нязменна вісіць каляровы партрэт знакамітага венгерскага паэта Шандара Петэфі, сімвала нацыі, які з шабляю ў руцэ загінуў ад кап'я расійскага казака ў час вызваленчай барацьбы за незалежнасць краіны ў сярэдзіне дзесятніцага стагоддзя. Пад яго засядржаным поглядам і пражыў ужо больш за сорак гадоў...

А калі ў святочны дні ў парку гучала музыка, дык прыпамінаўся Пляц, які пакінуў аслабіўшы сілі і сама назва якога нясе глыбокі сэнс.



Кракаўскі ровар

Андрэй Хадановіч

Новая Гута. Пралог

Ляцеў праз Ціхі акіян,
заблытаўся ў чужой валюце.
Хаец у Новы Арлеан,
а прыязмліўся ў Новай Гуце.

Кракаў. Музей Manggħa

Звіняць званы на Вавелі,
ўпадае Вісла ў кому...
Што ў піва мне дабавілі,
не раскажу нікому.

Звіняць на Вавелі званы,
даўно пара з музею.
А экспанат — такі п'яны,
што Вісла цверазе.

Планты. Завея. Канец красавіка

У Krakave бэз, дзымухаўцы і цюльпаны,
і лавачка ў гонар Рамэнна Гары.
А я на той лайцы драмаю, заспаны,
і бабка-бамжыха мне кажа: «Стары...».

У Krakave снегам заносіць каштаны,
засыпала бэз, замяло дзымухаўцы.
А я ў той завеі лячу, апантаны,
і бабка-бамжыха гаворыць: «Капцы...».

Цёплыя падворкі
выпілі дажджы.
Распускаюць пёркі
лярвы і бамжы.

Птушачкі-малечы
гадзяць на дзятве,
але ўсё на плечы,
не на галаву.

За акном паненкі
ладзяць саўнічэк.
Кашляе з-за сценкі
перакладчык-чэх.

Бо даўно старога
муза б'е па лбе...
Пачакай нямнога,
прыйдзе ѹ да цябе.

Рынак. Мар'янскі сабор

Кракаўскія галубы
побач з Мар'янскім саборам
затуркаталі хорам:
«Больш не трэба трубы!»
А гракі ўсчалі грай:
«Грай, гэйнал, грай!»

Рынак. Помнік Міцкевічу

Ты асцярожней, стары,
з рыфмай, півам і кінамі:
класікі бачаць згары —
вечназалёнымі спінамі.

Планты. Помнік Крэўскай уніі

Ля помніка ў гонар хаўрусу
між Польшчай і Літвою
віленскі дзед беларусу
кінуў сівой галавою.

Шклянку дастаў з кішэні.
Скардзіца, што херова:
кепскае спалучэнне —
«шывітурыс» і «выбарова».

«Вяселле». Кінатэатр «Kieў»

Анджэю Вайду
У кіно, на бясплатным сеансі,
афрыканец-турыст плача ў трансе:
«Пратілі краі, свабоду і сцяг...»
Але Польчча... б'еца ў грудзях».

**Персідская ружа. Пляц Шчэпаньскі**

П'яны скінхэд з марозівам:
ішасце цячэ
з вачэй.
Не апісаць у прозе вам.
Вершам — яничэ
лягчэй.

Вуліца Крупніча, 22

Дзе паэт-хірамант падшафэ
зачароўваў вазніцу і дрожкі,
сёння ў модным веганскім кафэ
п'юць-ядуць... і не смачна ні трошки.

Такса. Вуліца Дзітля

Левы бот абсікала такса.
Гаспадар напрасіў паўбакса.
Я даю беларускі «рэ».
Не бярэ.

Забыўши пра печань і печаю,
аслеп ад красы юных полек —
і klej' іх скочам, старэнкі П'ю,
амонімны алкаголік.

Майскія

Кракаўскія вальпургілі лётаюць
на парасонах.
Хто завітаў апрануты,
выйдзе ѿ адных кальсонах.

Хочаце зведаць вечнасць
за адзін эпізод,
выглядадаць на пятнащаць,
маючы ўсе пяцьсот?

Дык не праходзьце міма,
кракаўскай Малагашатаю
спакушаюцца майстар
і вагонаважамая.

Ёсьць тры ночы на шабаш —
і гудуць малайчыны...
Перш чым прыйдуць да Бога,
Гонару і Айчыны.

30 красавіка — 3 траўня

Кракаўскі ровар

(Дарослая версія)

Помні, турыст-пазэт —
горышы за праста турыста!
Так заслухаўся спевам
з музычнай школы,
што пайшоў на чырвонае ў
збіў рабарыста —
дзядзечка паляцеў трамваю пад колы.

Добра, кіроўца трамвая
не слухаў спей.
Затармазіць паспей.

Раварыст засадзіў у вуха,
сам атрымаў па шыі.
Разам пайшлі на піва.
Усё-такі ж не чужыя.

Думаў, усё абышлося. Насамрэч — не.
Бо ў паэта цяпер штоночы ровары ў сне.

Сніць, што ў дзіячым садку
на ровар трохколы
сей і наехаў на нянечку.
Тыдзень без пепсі-колы.

Сніць, быццам дзень народзінаў.
Падарункі — акей.
Паабяцалі ровар.
Купілі настольны хакей.

Сніць, што падвозіць суседку —
і ўсё на мазі.
Цемра. Канава. Крыкі:
«Не тармазі, тармазі!».

Сніць Амстэрдам з чырвонымі
ліхтарамі.
Едзе паўз прыгажунуя,
а сам — дзяўчынка на раме.

Сніць, што заехаў у лес,
напругай падперазаны.
Ён акупант. Напярэмы яму —
партызаны.

Сніць, што наперад
вырваўся ў велагонцы:
вেчер гудзе ўвушишу,
спіцы блішчаць на сонцы,

ды перад самым фінішам —
хтосьці пад колы,
зачараўаны спевам з музычнай школы.

Самакат

(Дзіячая версія)

Мама, дагані
Супер-самакат!
Правілы гульні —
Хутка й наўзданага!

Ты давай бягом,
Я ж палёт люблю:
Адштурхну на ском
Ад сябе зямлю.

Я магу без рук,
Вунь да тых алей!
Упаду на брук —
І лячу далей.

Тармазоў няма,
Толькі ветру свіст.
Ад мяне дарма
Уцякаў турыст.

Мой жалезны конь,
Я на ім — казак.
У драпінах далонь,
На ілбе гузак.

Хай нагу нацёр,
Гонячы балід —
Быў я каскадзёр,
А не інвалід.

Сонца ў вышыні.
Травенъ уваччу.
Мама, дагані!
Я яничэ хачу!

Красавік-чэрвень 2017, Кракаў

Свяяк

(Слова пра мастака
Толю Александровіча)



Адам
ГЛОБУС

Паста з гуталінам

Толя Александровіч расказваў, як яму ў дзяцінстве хадзелася маляваць фарбамі, на выцісканымі з цюбікаў. У сапраўдных мастакоў, на думку пяціклассніка, фарбы павінны захоўвацца ў цюбіках, а не ў баначках і ванначках. У нашым Койданаве такіх фарбаў не прадавалі, таму Толя ўзяў у работу цюбікі з зубной пастай і цюбікі з гуталінам. Паста была белая і салатная, «Памарын» і «Лясная». Гуталін быў чорны і брунатны. Гэткім «фарбамі» Толя напісаў на кардонцы, выразанай са скрыні для абутку, партрэт суседскага сабакі Арсіка. Сабака атрымалася падобны, нават вочы ў яго пабліскім так, нібыта яны жывыя. Карціна, створаная з пасты і гуталіна, пражыла не вельмі доўгá, яна хутка высахла, пасівела і паабсыпалася, але першая гульня ў дарослага мастака ў Толі Александровіча атрымалася на выдатна.

Калейкі

Бацькі кожную нядзелю давалі Толю дзесяць рублёў. З дзясяткай ён ехаў з Койданава ў Мінск, дзе займаўся ў мастацкай вучэльні. Пакуль Толя хадзіў у вучэльню і інстытут, ён жыў у кватэрэ маіх бацькоў. Разам з Толям я пражыў у адным пакоі восем гадоў. Гэта шмат, калі прыняць той факт, што найлепшае ў чалавека — дзяцінства. Калі Толя меў штотыднёвыя дзесяць рублёў і штомесячную вясімнаццацірублёвую стыпендыю, дык мне давалі ў школу пятнаццаць капеек на дзень. Даводзілася падзарабляць. Я збіраў і здаваў бутэлькі, хадзіў па крамах па пакупкі, каб пакінуць сабе капеечную рэшту. Гроши ў мяне — школьніка — былі заўсёды. У Толі яны часцяком у чацвер ці пятніцу сканчаліся. Ён пазычай у мяне рубель ці пяцьдзесят-семдзесят капеек, абяцаў у панядзелак вярнуць. У панядзелак пазыка пераносілася на наступны тыдзень. Толя большасць з пазык не вярнуў. Мне іх не шкада. Зазвычай, у мяне вялікія праблемы з людзьмі, якія не вяртаюць гроши; а тут ну зусім не шкада тых папазычаных капеек і рублёў.

Высоцкі

У свае студэнскія часы скульптар Вова Жбанаў быў вялікім Санча Панса з Цівалёў пры Дона Кіхое з Койданава, пры графіку Толю Александровічу. Яны былі вялікай парай, яны былі любімцамі тэатральна-мастакай публікі. Яны захапляліся тэа-

трам і кіно. Яны так любілі кіно і кінаартыстаў, што паехалі ў Москву знаёміцца з Уладзімірам Высоцкім. Яны нават пазнаёміліся з народным кумірам — Сымонавічам. Падыйшлі да яго і пазнаёміліся. Ён папрасіў хлопцаў злётаць у гастроном па віно. Яны прынеслі бутэльку. Высоцкі правёў іх за сцэну. Вова і Толя прастаялі за сцэнаю ўесь спектакль. Яны пратрымалі бутэльку ў руках уесь час, пакуль ішла п'еса. Пасля Высоцкі выпіў са Жбанавым і Александровічам. Выпіў і развітаўся. Апавяданне пра падарожжа ў Москву і знаёмства з Высоцкім я выслушай разоў са сто, а можа і больш. Я выслушай гісторыю і ад Толі Александровіча, і ад Вовы Жбанава. Я так наслухаўся пра непараўнальная Сымонавіч, што на нейкі час узненавідзеў Высоцкага. Калі той памёр, я быў якраз у Москве, праходзіў перадыпломную практику ў Строганаўскай вучэльні, але на пахаванне не пайшоў. І Жбанаў, і Александровіч, і шмат хто, вельмі здіўліся, што я быў у Москве, калі хавалі Сымонавіча, але не пайшоў з ім развітаца. Не мой ён герой. Не мой. Чужы. Толя Александровіч і Вова Жбанаў — мае героя.

KINO

«KINO» — польскі часопіс, што прадаваўся ў мінскіх «сашоудрукавскіх» кіёсках за савецкім часам. Каб набыць часопіс, трэба было прыходзіць раніцай пад адкрыцце кіёска і ведаць дзень, калі часопіс прывезуць. Яшчэ варта было мець папярэднюю дамову з кіяскёршай, каб яна не выставіла «KINO» на вітрыну, бо нехта іншы мог схапіць каштоўны часопіс. «KINO» прадавалася па блаце. Блат меў Толя Александровіч, калі Толі не было ў Мінску, я хадзіў у шапкі калі кінатэатра «Перамога» і выкупляў чарговы нумар. Чорна-белая здымкі друкаваліся аксамітнай фарбаю. Яны здзіўлялі канцрастамі і глыбінёй. Толькі самия каштоўны здымкі там былі вялікія каліровыя і з аголенымі акторкамі. У імперыі, дзе эротыка і парнаграфія жылі пад забаронай, мець фота з аголенымі кінадзвівамі было сапраўднай раскошай. Яны радавалі, яны аббуджалі пажаду, яны кікалі ў свет эратычных насалодаў. Яны былі тымі ўзорамі мастацтва, якія моцна паўплывалі на пакаленне маіх раўнападынак і пакаленне старэйшых братоў. За што мы ўсе і ўдзячны польскаму часопісу «KINO».

Таемны партрэт

У розны час самия розныя віды мастацтваў робяцца моднымі ў шырокіх народных масах. Бывае, што народ захопіцца керамікай, збірае розны посуд і гліняных чорцікаў з конікамі. Здарaeцца, што захапленне



крышталём робіцца татальным. На нейкі час акварэльныя краявіды ў светлых рамах таксама зрабіліся модна-народнымі. Зрэшты, у кожнай лаўцы з сувенірамі народна-моднага мастацтва поўныя паліцы і вітрыны... Быў час, калі моднай зрабілася чаканка. Ледзь не ў кожнай кватэрэ над часопісным столікам каля таршэра вісела металічная дзяўчына з металічным сонцам. Мастакі спрабавалі патрафляць у народны густ і паствуквали ды паствукалі палатунных пласцінах. Што толькі не вычаканвалася на тонкім метале! Лывы, сабакі, каты, аголеняя дзяявлі, ягіпецкія багі, сонцы з месяцамі... Толя Александровіч вычаканіў партрэт свайго куміра — Уладзіміра Сымонавіча Высоцкага з сяміструннай гітарай. Чаканнага Высоцкага ён змясціў у шырокую раму з дошак, апрацаваных паяльнай лямпаю і лакам. Такая апрацоўка дошак тады называлася «Ворагі спалілі родную хату». Чаканны Уладзімір Высоцкі вісеў на гарышчы ў койданаўскім доме Александровіча. Толькі вельмі блізкія да Анатоля людзі малі палюбавацца шэдэўрам. Напэўна, і цяпер той партрэт усё яшчэ вісць на гарышчы ў койданаўскім доме, што стаіць на вуліцы Чапаева.

Пятроў-Водкін і Саламаткін

Толік прыйшоў дамоў у кепскім настроі. «Што?» — пытаюся. «Не здаў іспыт па расійскому мастацтву. Не змог адказаць». — «Перадзасі». — «Канечне перадзам. Крыўдна, што адно пытанне з трох я добра ведаў. Трэцяе пытанне было пра творчасць Пятроў-Водкіна. Я ж яго выдатна ведаю, і «Чырвонага каня», і «Смерца камісара». Першае пытанне было пра гурток «пераходзіцца». Таксама можна было нешта казаць. Але я прагарэў на другім пытанні пра мастака Саламаткіна. Пратакога я першы раз на іспыце і даведаўся. Яго прозвішча пішацца ў адно слова — Саламаткін. А я прачытаў ў два — Сала-Маткін. Мяне ўзяў смех. Спрабую нешта казаць — і не магу. У галаве толькі Сала-Маткін і Пятроў-Водкін... Эльмарт Адэльбертавіч Петэрсон мяне з іспыта выгнаў». Чамусыці мне было не смешна, бо я падумаў, што Толя жартуе з мяне, бо не можа быць мастака з такім брыдкім прозвішчам,

як Сала-Маткін. Толю нават давялося мне паказваць сваю залікоўку, дзе не было адзнакі па расійскім мастацтве. Каб яшчэ больш не растройваць старэйшага чалавека, я нават зрабіў выгляд, нібыта паверыў у існаванне Сала-Маткіна. Толькі па-сапраўднаму паверыў я ў яго існаванне на наступны дзень, калі ў бібліятэцы прачытаў энцыклапедычны артыкул пра расійскага жывапісца-пераходзіцца Леаніда Саламаткіна.

Бондар і званы

У літфункцыянеркі Тасі Бондар меўся ўлюблёны выраз: трэба біць у званы. Трэба біць у званы, бо культура гіне. Трэба біць у званы, бо руйнуецца архітэктура! Трэба біць у званы, бо гіне цывілізацыя!!! Бондар гаварыла гучна, гаварыла раскацістым голасам, у нечым падобным да групанавага. Тасю было чуваць здалёк. Яе змагарства за цывілізацыю, насамрэч, было пустазонным. Дзяякуючы папулісцкім выказванням і нахабнаму імпэту, Тася замацоўвала сябе ў структуру дзяржавайной машыны. Бондар праглаўлады, а калі яе атрымлівала, паводзіла сябе з падначаленымі жорстка. Аднаго разу я прысутнічаў на аблеркаванні малюнкаў, зробленых для аздаблення часопіса «Беларусь». Малюнкі тыя зрабіў Толя Александровіч. Тэхнічны рэдактар няправільна разлічыў колькасць тэксту на старонцы, і адзін з малюнкаў атрымалася завялікі. Бондар скапіла малюнак і адварвала палову. Рваць чужы твор напалам яна лічыла цалкам нармальным і натуранальным у сваім працоўным працэсе. Толя зблізіўся, сагнусі, але не выказаў абурэння варварскім паводзінам Тасі Бондар. Я сказаў, што варта было паменшыць шырф і крыху скараціць тэкст, а не рваць добры малюнак. На што Бондар парыравала: «Я крыху скараціла малюнак!» А каб зняць гнітлівае напружанне, яна высока ўскінула сваю вяліканосную галаву і зарагатала.

Свет

Памёр Толя Александровіч (06.01.1953–26.05.2017). З ім я пражыў у адным пакоі цэлых восем доўгіх, якія бываюць толькі ў дзяцінстве, гадоў. Ён быў для мяне старэйшым братам і настаўнікам у свеце мастацтва. Дзяякуючы яму я паступіў у мастацкую вучэльню

”

Яны так любілі кіно і кінаартыстаў, што паехалі ў Москву знаёміцца з Уладзімірам Высоцкім. Яны нават пазнаёміліся з народным кумірам — Сымонавічам. Падыйшлі да яго і пазнаёміліся. Ён папрасіў хлопцаў злётаць у гастроном па віно. Яны прынеслі бутэльку. Высоцкі правёў іх за сцэну

і стаў прафесійным мастаком. Без яго свет стаў горшым.

Маці

За адзін тыдзень некалькі разоў у мае сны прыходзіла нябожчыца маці. Двойчы яна з'яўлялася разам з бацькам. Нешта казала, нешта паказвала ў нейкім часопісе. Прачнушыся, я не мог згадаць яе слова, не мог прыгадаць і паказанае ў часопісе. Так здараецца, што ты спрабуеш згадаць сон цалкам, а ён помніца адно фрагментамі. Маці хацела папярэдзіць мяне. Калі пабачыў белы матчын твар, з якога цяклі чорныя слёзы, я нават сплохаваўся. Слёзы цяклі не з яе блакітных вачэй, а цяклі яны са шчок пад вачымі. Густыя, як нафта, слёзы пакідалі на бляюткім твары чорныя рагі... Была ў мяне здагадка, што нябожчыкі прыйшлі па некага мне блізкага, прыйшлі, каб забраць да сябе нашага сваяка. І ўсё адно, прачытаўши чорную навіну пра смерць Толі Александровіча, я гучна на ўсю майстэрню сказаў: «Не!»

Шапкі

Толя любіў стыльныя шапкі. У мастацкую вучэльню ён хадзіў у брунатнай вельветавай фуражцы з чорным лакіраваным брылём. Тую стыльную фуражку яму сяброўкі прывезлі з Тарту. У студэнтаў тамтэйшага ўніверсітэта былі, ці не ў адзінх на ўсю імперию, форменные фуражкі. На пачатку семідзесятых гадоў гэтыя просценкія фуражкі лічыліся ў маладых людзей самымі маднымі з мужчынскіх галаўных убораў. Такая ж брунатная фуражка была і ў Вовы Жбанава, я пра падобную раскошу на галаве нават марыць не наважваўся. Апошні раз я бачыў Толю ў чорнай вязанай шапцы. Падумалася, што шапка простая, але цёплая і стыльная. Яшчэ падумалася, што ў наступную нашу сустрэчу мы абавязкова спынімся і загаворым. Мы ж не ведалі, што бачымся ў апошні раз. Не ведаю, пра што падумаў Толя ў час нашай апошнай выпадковай сустрэчы каля крамы «Акадэмкніга», я падумаў пра цёплую шапку.

Пташнікаў

Андрэй ФЕДАРЭНКА

— Я тройчы сталічны чалавек, — казаў ён. — Нарадзіўся ў Плешчаніцах, вучыўся ў Лагойску, жыву ў Мінску; а так як у Беларусі троі сталіцы: Мінск, Лагойск і Плешчаніцы, то...

Да вайны ён паспей скончыць троі класы пачатковай школы. Потым — вайна, блакада, хаванне ад немцаў па лясах і балотах, голад, холад (у 2002 годзе я пачаў ад Ніла Гілевіча, што «Пташнікаў амаль усё жыццё з адной ныркай», — несумненна, вынік таго ліхалецця). Далей біографія даволі роўная: з сярэбраным медалём закончыў школу, журфак, рэдактарская праца.

Чым ён цікавіўся, акрамя літаратуры і прыроды? Наколькі памятаю, ён не быў ні рыбаком, ні грыбовікам, ні паляўнічым; праўда, яго неаднойчы бачылі на чыгуначным вакзале ў дажджавіку і з заплечнікам, але, хутчэй за ёсё, ён проста ездзіў пабыць сам-насам з любімай прыродой. «Як распавядáў празай Анатоль Казлоў, — пісаў Ціхан Чарнякевіч, — Пташнікаў раіў «неафітам», якія неслі ў «Полымі» свае першыя творы, пачынаць з апісальнай тэхнікі: сядзяць у лесе ці ў лузе ці папросту на траву ля дома і апісваць то, што бачыш — як мага больш падрабязна й дакладна фіксаваць найменшыя зрухи быцця».

Не любіў кампаній і чарак. Абиякавы быў да спорту... Раз стаяў, задуменны, каля вакна ў рэдакцыі, барабаніў пальцамі па папцы з чужымі рукапісамі.

— Пра што вы думаецце, Іван Мікалаевіч?

— Пра Анжаліку Варум. Якое дзіўнае прозвішча — чаму. І не такая яна ўжо таленавітая, як з ёю носяцца.

— Ува мне памёр вялікі нерэалізаваны вандроўнік, — казаў у другі раз. — Так я люблю дарогу, новыя мясціны — і нідзе не быў! Адзін раз у жыцці ездзіў за мяжу, у Беласток, на два тыдні, потым раман хацеў пра гэта пісаць...

Уладзімір Дамашэвіч у рамане «Камень з гары» вывеў яго пад прозвішчам Драздоў.

«Здаецца, не чытаеш, а бачыш малюнак — так ён мог перадаць прыроду. Часам гэтым сваім умельствам Драздоў злouжываў, і прырода паглынала чалавека, як вялікі лес».

Я б яшчэ дадаў — прырода ў яго творах часта не толькі паглынае герояў, а ўвогуле як бы існуе асобна ад іх. Такое адчуванне, што яму зусім няважна, чымі вачыма яе апісваць: партызы на ці паліца, падперазанага пілою леспрамгасаўца, вясковага шафёра ў мазутнай «фуфайцы», капітана энкавэдэ Дувалава ці мінскага летуценнага паста.

Ён не заўсёды паспявае за сваімі героямі. Яны як бы ідуць сваімі дарогамі, а аўтар — сваій: то збоку, то ззаду, увесі час затрымліваючыся, каб апісаць яшчэ іншымі фарбамі пейзаж, кветку або птушку. У яго занадта роўны, запаволены і ад таго



Іван Пташнікаў. Фота з архіва «Мастацкай літаратуры»

крыху аднастайны стыль, які ўмоўна можна назваць «рэтраспектыўным» — гэта калі герой знаходзяцца ў цяперашнім часе, а падзеі адбываюцца ў мінулым (адзін з любімых яго прыёмаў, напрыклад, такі: «Падае снег. Падаў ён і тады, калі...»).

Затое там, дзе герой і прырода па шчаслівай выпадковасці супадаюць, атрымліваюцца такія рэчы, як «Лонва», — на маю думку, самая лепшая яго аповесць. Галоўны герой — таксатар, чалавек, праца якога звязана з лесам, з прыродай, таму любыя адступленні на гэту тему натуральныя і дарэчныя.

«Лонва» нечым нагадвае «Людзей на балоце». А можа, і не нечым, а пісалася пад яўным уплывам вялікага рамана. «Людзі на балоце» надрукованы ў «Полымі» ў 1961-м, «Лонва» — у тым жа «Полымі» ў 1964-м, герайню «Лонвы» Жэньку дражняць Чарнушка, нават пачаткі падобныя: «Хаты стаялі на востраве» — у Мележа; «Яны доўга стаялі на шашы» — у Пташнікаве.

Тут ён цалкам у сваёй стыхii. Жнівень, вечар, вясковы двор, туман, камарыны звон, вогнік, каля якога двое, на цаглінках у чыгунчыку варыща бульба, і плаўна цячэ апавяданне — не так і важна, пра што.

«Агонь гарэў недалёка ад студні з новым сасновым зрубам. Студню правілі, відаць, зусім нядаўна. На двары пахла яшчэ смалой, ля зруба не абтаптаўся жвір — яго было высока насыпана, і ён разносіўся нагамі па ўсім двары».

«Ад лесу відаць была добра ўся Лонва — стаяла на шырокіх і цвёрдых тут грудзях зямлі; здавалася, яе нішто не можа зрушыць з пагор'я і сапхнучу да ракі, дзе ніжэй, дзе лог і балота; здавалася, яна тут прырасла навек да зямлі, і зямля без яе — не зямля, і лес без яе — не лес».

Яго апісанні прыроды можна цытаваць і захапляцца імі да бясконцасці.

Яшчэ «Лонва» — адзін з лепішых у беларускай літаратуры твораў пра каханне, хаца тым

на 250 старонках няма ніводнага пацалунка.

Галоўнаму герою, таксатару Завішняку, 25 гадоў, яго практикантцы і патаемнай каханай (той самай Жэньцы-Чарнушцы) максімум 16: першы курс тэхнікума пасля сямігодкі.

«Яна яшчэ дзіця, хоць і студэнтка, дзіця, і недзе зусім лёгенькая...»

Завішняк кватару ў адзінок Грасыльды, Жэньку з сакурсніцай Светай — у суседніх хаце, праз вуліцу. Да таго ж удзеньні яны ўвесь час разам — мераюць лес на дзялянкі. І гэта іх блізкасць трывмае сюжэт, напаўняе аповесць шчымлівым, празрастым, жнівеньскім святлом.

«Узяць ды ўскудлачыць яе густыя валасы, якія яна расчэсвае ў лесе, кожны раз, калі можна. Яна любіць іх. Але яна не ведае, што яны пахнуць...».

Неяк пад настрой я цытаваў яму цэлый кавалкі аповесці, называў імёны і прозвішчы: Чаркашына, Грасыльду, Парыпана, Акцызніка... Іван Мікалаевіч слухаў — не слухаў, а плыў — з асалодаю, з падзякою, з адбэрэннем кожнага слова, нібы гэта не ён напісаў, а слухае чыёсь чужое, усклікаваў:

— Так, так... Быў такі! Ох, цікавы чалавек!.. — паціскаў мне плячо, нават адварнуўся і нібы няўзнак выцер вочы.

Я сказаў, што малым быў закаханы ў яго герайню, толькі не ў ідэйную, строгую і чистую Жэньку-Чарнушку, а ў маральна-ніяўстойлівую, даступную бляявую Светку.

— О-о, — адбараючы мой густ, ажывіўся ён яшчэ больш, вочы зазялі; ён нібы ўспомніў пра сваўльніцу Светку нешта такое, аб чым не напісаў. — О-о, Светка!..

«Палымянскі» кабінет выходзіў на шумную вуліцу Захара. Ад метро ў Лінгвістычны ўніверсітэт і назад ішлі дзяўчычаты, мільгаль твары і твары, ногі і ножкі. Іван Мікалаевіч глядзеў, потым адрывалася ад вакна, крактаў і казаў па-руску ўсяго адно слова:

— Весьма!

Да 1990 года я ведаў яго толькі па фотаздымках. Адкрыты лоб, прыгожыя вочы і нечакана тонкія вусны — рэдкасць для вясковага чалавека, прыкмета ганарыстасці, нават пагарды.

Вясной 1990-га, калі мянэ яшчэ студэнтам узялі на працу ў «Полымі» і яго ўпершыню пабачыў, яму было 58 гадоў, і вусны ўжо былі не такія, як на фота, а звычайнія. Байкаўская кашуля ў сінія клеткі (сам ён казаў і пісаў толькі «рубашка»), запраўленая ў штаны пад вузкую, зусім вясковую папружку. Сандалі. Белая кепка. Высокага росту, мажны, нетаропкі, зневінічны нагадвае Янку Брылю. Характарам яны таксама былі падобныя: насыярожанасць спачатку і раскрыццё аж да абдымкаў — потым. Абодвух іх кахы пабойваўся, ведаючы гэты тып разумных, назіральных, з'едлівых вясковых дзядзькаў. Цяпер, калі сам у іхніх гадах, разумею, што яны так прости абараняліся. Ранімыя, малапрактичныя, сарамлівія (дарэчы, апошніе ўласцівіцца не толькі Брылю і Пташнікаўу, а ўсім без выключэння беларускім пісьменнікам той пары, бо зноўтакі па вясковых меркавах што за занятаць для здаровага мужчыны — пісаць на паперы літары?).

— Сумна? А я вось трыцаць гадоў тут! Ай-я-я. Такая вясна на вуліцы, такое жыццё за вакном. Узўляю, як маладому чалавеку тут сядзець, — і, узўшы лірыйны тон: — Эх, мне б вашыя гады... Пайшоў бы пехам куды вочы глядзяць, па вёсках...

— Прыйнісі што-небудзь сваё, цікава, як цяпер маладыя пішуць.

Я прынёс недапрацаўаную, амаль чарнавік, аповесць «Сінія кветка».

Іван Мікалаевіч сумленна, з алоўкам, прачытаў дзве старонкі. Узўчысты аркуш паперы і паклаў побач на стол.

— Не, так не пойдзе. Уяві, што мы блізкія сябры. Сядзім, бутэлька паміж намі, і ты мне расказваеш. Што ты хочаш мне сказаць?

— Ну, хачу сказаць, што... герой з самай раніцы, пакуль мыўся, чысціў зубы, снедаў, не мог адагнаць ад сябе ўспаміну — як ён некалі, маленькі, уцякаў па свежай пакошы ад чмяля і наляцеў на кінутую касу...

Пташнікаў хутка, слова ў слова, запісаў.

— Кінутую касу. Далей.

— ...Добра, што быў босы і не мог бегчы на ўсю сілу, а то застаўся б без ног, а тады ж толькі лёгка парэзваўся...

— Парэзаўся. Ёсць.

— ...Ён спрабаваў думаць пра штосьці іншае, а ўяўленне ўсё вяртала яго ў той дзень, дамаляўвала тое, чаго не адбылося: як з усяго разгону ён налятае на тонкае лязо, як падрэзывающа сухажыллі, як палатно амаль перасякае тонкія косі, сівіча, заливае ўсё вакол кроў...

— Кроў. Гатова. На! — падаў мне аркушык. — Бачыш — што размазвалася на тры старонкі, можна перадаць трывма нармальнімі сказамі. І далей так піши: уяўляй, што перад табой самы пляшка гарэлкі, і ты яму простиштимі словамі, ціха, няспешна, натуральна расказваеш. Можна нават прагаворваць услых. Сам здзівішся, колькі лішнія слоўнага шалупніні адляціць. — І адразу ж:

— Ты скуча пішаш, надта шчыльна, няма дзе алоўку пагуляць. Калі многа тэксту, дык яно і рэдагуецца лягчай: чык, чык. — Азірнуўся і шапнёў на вуха: — Пақуль я тут, карыстайся момантам. Перадам, што змагу, павучу...

Нават яму, які раскашаваў у беларускай мове, як рыба ў вадзе, часам рабілася ў ёй цесна. Неяк прыйшоў у кабінет, пастаяў і з прыкрасцю прамовіў: «Какой бедны беларускі язык!..» Усе, хто быў у кабінцы, каго раздраджнялі яго «драстуйце, відзеў, тапор, скромненка, адуванчык, стул», са зларадствам пераглянуліся — даўно было вырашана, што ён ні многа ні мала не любіць мову. А міжтым гэта было сказана менавіта ад празмернай любові. Толькі пасредны пісьменнік можа быць цалкам задаволены лексіконам тлумачальнага слоўніка.

Не хапала рафінаванай літаратурнай мовы Мележу. Як ён сам прызнаваўся, «Людзі на балоце» ажылі, задыхалі толькі тады, калі ён пачаў пісаць дыялогі на палескай гаворке.

Уладзімір Набокаў, гэты чарадзей-лінгвіст, параўноўваючы англійскую і родную рускую, адзываўся зусім не на карысць апошніяй, казаў пра яе — «зялёная», называў «не зусім адукаваным, а часам і даволі безгустоўным юнаком».

Сам Іван Пташнікаў быў абсолютным рэкардсменам у беларускай літаратуре па ўжыванні дыялектаў. Калі б іх усе сабраць, атрымаўся б ладны томік. З гонарами расказваў, як яму даводзілася іх адстойвайць: «Дамашэвіч усё пагражай — я вашы плешчаніцкі дыялектызмы і барысаўскія русізмы буду высякаць гэтым вашым «тапаром»!

Цікава, што ўжываючы мноства ўласных, часта незразумелых нават з кантэксту слоў (што такое ляжэйка, гавыла, глытаўка, дарожніца, дзяянік, ажаргаць, ацілягаць, выцыўкаць і інш.), сам Іван Мікалаевіч быў нецярпімы да дыялектызмаў чужых.

У нас на Мазырскім Палесці ў сакавіку з бяроз «ставаць квас». Іван Мікалаевіч круціў

ёманікі, венікі, — па-нашаму не чалеснік, а камешнік.

Гэта не ўратавала мяне ад зноскі: «каменька» — «кавенька»...

Самае пагардлівае яго выказванне пра літаратурны твор было — узровень «Чырвонай змены».

— Баюся разгортваць цяпера шашнюю кніжку, не могу прачытаць адзін абзац, нават адзін сказ, нават адно словаспалучэнне. Гэта не беларуская мова і не беларуская літаратура; яна можа існаваць, але называць яе літаратурай, ды беларускай... ВыхОдныя, Чэцверы, пятніцы, ніткі, вусаў, курбыцаў, нOчыў...

Пішуць — штаніна, а па-беларуску гэта калоша, калашына, пішуць шырынка, а трэба — крэсла... Лайнам заўсёды была маленькая посцілка, а ў што гэтае слова цяпер ператварылі? Зліваюць разам «напрыканцы», а чаму? Чым кепска — на канцы, пры канцы, а яшчэ лепш — у канцы? Што такое «падчас» злітна? Узровень «Чырвонай змены». Пачытай любога нармальнага пісьменніка да 1991 года — у яго будзе толькі «ў час».

— Мова развіваецца, Іван Мікалаевіч.

— Бачу, як яна развіваецца...

Чамусыці вельмі не любіў слова «ёмка» ў значэнні «зруча».

— Ёмка тое, чым патэльню бяруць. І больш нічога. А дзяржак для ёмкі — ёманік.

Казаў, што ў нашых слоўніках многа неапрайдана падвойных слоў, напрыклад, казлаборднік, дзядоўнік, а людзі кажуць — казлы, дзяды. Або пустазелле, а ў народзе яно — проста зелле.

— Прыйчым наша зелле — зусім не рускае «зелье». Нядайна чуў верш: «Дзе ж мне нарваць таго зелля, каб загаіліся раны?» — пішуць, а не ведаюць, што нашым зеллем раны не гояць, яно ідзе кабанам у карыты.

Памаўчаў і падвёў рысу:

— Вось тое, чым мы, пісьменнікі, у рэдакцыях заемаемся, гэта і ёсць развіццё мовы. У народзе яна даўно не развіваецца. Мы ж яе абсмоктаем, пераплаўляем, правярем на зуб...

Калі ж удавалася яму дагадзіць — радаваўся больш, чым свайму ўласнаму. Знайшоў у мяне слова «чарствы», наставіў плюсікаў, усё дапытваўся: знарок так напісаны ці памылкова? — можа, хацеў напісаць «чэрсты»? За адно гэтае слова ён гатовы быў дараваць 150 старонак слабых. Увогуле, ён адзін з усёй Беларусі ацаніў і пахваліў назну маёй аповесці — «Вёска»; яму нават у галаву не прыйшло шукаць тут нешта «бунінскае», ён праста ўслухоўваўся ў гучанне, толькі гэта яго цікавіла, як прозвішча Варум.

Пасля «Вёскі» ён часцей пачаў заходзіць у наш кабінет, даўжэй затрымліваўся. Гаварыл пра пісьменнікаў. Ён хваліў Адамчыка, вельмі ўпіліца адзываўся пра Караткевіча, з якім жылі на адной лесвічнай пляцоўцы, прыносіў, нібыта каб паказаць, які ў «Балодзькі» почырк, кніжку, падпісаную: «Івану Пташніку, самому лепшаму сябру, дарагому брату...». (Іван Мікалаевіч ніколі не расказваў і нідзе не пісаў, адкуль узялося «аў» на канцы яго прозвішча.).

Успамінаў Мележа. Калі ў «Полымі» друкаваліся «Людзі на балоце», у аддзеле прозы



І. Пташнікаў, М. Стральцоў, І. Чыгрынаў, В. Адамчык, Б. Сачанка, стаяць В. Каваленка і А. Вярцінскі

акрамя Пташніка працавалі Янка Сіпакоў і Барыс Сачанка. Рэдагаванне Мележа яны называлі «гладзіць кракадзіла». Ён вельмі хваравіта ставіўся да любой заўбагі, нават да коскі. Здаецца, усё зразумела, а ён — «я падумаю, добра, забяру рукапіс дамоў і падумаю». Першае, што казаў, заходзячы ў кабінет:

«Есць заўбагі? — «Няма, Іван Паўлавіч». — «А гэта што?» — упіваўся вачыма ў рэдкую, адну на пяць старонак, птушачку.

Барыс Сачанка, якому як земляку часцей за іншых выпадала ўлагоджваць «кракадзіла», адказаў: «Вы напісалі «пожня», але пожня — калі зжата, а калі скочана, у нас казалі — «пакоша».

Мележ прысеч, абхапіў галаву рукамі і застыў, нібы здарылася з ім вялікае гора. Потым ціха, пераселым голасам сказаў:

— І ў нас пакоша...

Ён баяўся, што можа забыць жывую мову, перажываў, як гэта ён, па 20 разоў перапісваючы, мог прапусціць хоць косачку. Але ніколі, нават калі была яго праўда, не спрачаўся, забіраў рукапіс дамоў і часцей за ўсё рабіў так, як хацелася рэдактару.

— Pra што вы яшчэ гаварылі? — дапытваўся я.

— Да пра тое самае, што і мы цяпер — пра мову.

Мележ казаў, што вось пачалі пісаць лужок замест полава, чашка замест кубка. «Усё гэта, можа, драбяза, памылкі, але ж яны фіксуюцца, уводзяцца ў слоўнік як норма». Нара��аў, што сталася з нашымі беларускімі імёнамі, як яны калечацца, а гэта ж таксама наш скарб. Калі людзей ўсё жыццё звалі Аленай Прахор, то ў чыю галаву прыйшло, што трэба зваць іх Алёна і Прохар? Пайшлі раптам Ялізаветы, Якацярыны, Анатоліі, Юліі, з падвоеннымі зычнымі Таццяня, Наталля, Улянна, Анастасія...

Я ўспомніў, што ў самога Пташніка герайню завуць Настасея.

— Цяпер бы напісалі Настасія, з разанскай інтанацыяй.

— Але, — згадзіўся Пташнікаў. І раптам ціха заспіваў: — Эх, Настасія, эх, Настасія, отворяй-ка ворота!..

У яго быў прыемны голас і бездакорны музыкальны слых — такі ж, як і літаратурны.

Ніколікі адкрыты ён быў са «сваймі», настолькі ж зацінаўся, хаваўся ў панцырз «чужкім». Анатоль Сідарэвіч успамінаў: «Іван Мікалаевіч быў вельмі цікавы чалавек, але нешта было ў ім таямні-

чае, ён не адкрываўся цалкам, нешта не даговорваў, прыхоўваў. Пазбягаў публічнасці. Яго нельга было «раскрыціць» на інтэрв'ю».

Сам ён нават як бы хваліўся гэтым:

— За ўсё жыццё, — казаў ён, — не даў ніводнага інтэрв'ю і ні разу не выступіў перад чытчамі!

Яго звышсціласць, ці, як гэта называецца, даходзіла да таго, што ён не з'явіўся на ўласны 70-гадовы юбілей. Вечарыны ў Доме літаратора вёў паст Мікола Мятліцкі, на сцене вісেў патрэт юбіляра, на століку ў вазе стаялі кветкі, а дзе быў у гэты час юбіляр і што думалі — невядома.

Аднойчы сказаў з лёгкім дакорам:

— Чаму вы так нясмела пішаце, маладыя? Вам жа ўсё можна, вы ж не мы, каго запалохалі ад пачатку і да канца жыцця.

Калі на маё апавяданне «Бляхаха», якое яму падабалася, выйшла ў «ЛіМе» нейкая несур'ёзная нават па тых часах, тым больш па цяперашніх, крытыка, ён убег у кабінет з газетаю ў руцэ, узрушаны, устрывожаны:

— Не папускайце! Бо прывыкніце! Пішице адказ! Абаранійцеся!

Я нагадаў яму чэхайскую: нельга пісаць абвярженні на крытыку; нават калі пачніць сцвярджаніць, што тыробіш фальшивыя гроши, і тады нельга абвяргаць; адзіні выпадак, калі можна пісаць абвяржэнне, — калі трэба заступіцца за каго-небудзь.

— Ага. А Чэхаву даводзілася абвяргаць не крытыку, а пахвалю?

— Як гэта?

— Мой «Тартак» расхвальвалі на радыё «Свабода», Станіслаў Станкевіч, а я вымушаны быў гэта абвяргаць. Пісаў у «Голос Радзімы» ліст...

І ўсё ж думаю, што не толькі запалохалі, не адна асцярожніца была прычынай яго дзіўнаватага, дзікаватага адзіноцтва. Надта самадастатковай была яго праўда. Цану сабе ён ведаў. Магчыма, ён проста не хацеў пускати ў свой свет чужкіх. Но ўсё ж сказана ў творы. І раскладзена па палічках у рэцэнзіях. Калі чалавек не чытаў, ці прачытаў і не зразумеў, дык якія выступленні, якія інтэрв'ю могуць яго змяніць? Гэта проста не мой, не Пташніка, чытац. Хай чытае іншых.

Да таго ж і нашы чытачы не заўсёды Алёшы Карамазавы. Калі б не хвароба, не ўзрост, калі ўявіць Івана Мікалаевіча за кам-

путарам — ён мог бы прачытаць пра сябе і такое: «Пасля аднаго сказа Пташніка больш я ні яго, ні вясковую прозу чытаць не буду, я яе ненавіджу!»; або: «Ці мае Пташнікаў сёня чытачоў і прыхільнікаў, ды і ўвогуле колькі чалавек са 100 аптытаных калі ўхода ў БДУ прызнаюцца, што чулі пра такога?»

Гэта пісалася пра яго жыцці.

У душы ён, канечне, хацеў славы — але такой, якія прыйшли б без усялякіх намаганняў з яго боку, сама сабой ці з дапамogaю ўладаў. Адзін з самых любімых пісьменнікаў Пятра Машэрава, калі не самы любімы, ён да канца жыцця спадзіваўся на цуд: напрыклад, атрымаць званне «народнага», або — яшчэ вышэй — наўона верыў у нейкую «літаратурную справядлівасць», скажам, у шведскую інстанцыю, якая нібыта тым і займаеца, што вышуквае ў глухіх кутках геніяльных, але сціплых творцаў і выцягвае іх на свет Божы.

Пасля 2002 года яго кумірам стаў нікому раней невядомы Імрэ Картэс.

«Паглядзіце на гэтага венгерца, — узбуджана казаў мне па телефоне. — Вайна, разруха, а ён піша сабе ў падвале (так Івану Мікалаевічу ўяўлялася). І вось, у адначассе, сусветнае прызнанне! І так не прападзе ніякі талент, ні пры якіх умовах!»

Па голасе адчувалася, што ён крышку і сябе падстайлія на месца Картэса.

З гадамі ён пісаў ўсё лепш. «Ліві», «Пагоня», «Арчыбал», «Францужанкі»... І самая апошнія, у 70 годоў, шэдэўр аўтабіографічнай прозы — «Ненапісаная аповесць». Але такіх рэчаў ужо не было каму чытаць, а калі і былі такія, іх словаў ўжо нічога не значылі. Пік беларускага літаратурнага адраджэння мінуў, слова «талент» выпала з ужытку, літаратура пачала брацца ў дыпломатіі і замяніцца «літпраектам», запанавала, як эпідэмія, татальна малапісменнасць і проста непісьменнасць, нягледзячы на штаты карэктараў і рэдактараў. Плюс вакол яго імені не было легенды. Калі не лічыць містыфікацыі з інтэрв'ю і выступленнямі, ўсё ў яго ішло неяк занадта роўна, гладка, правільна. Ён не быў «прапрокам», «апосталам нацый» (а ў нас ад пісьменніка патрабуюць чамусыці толькі гэтага); тое, што ён самародак, непераўзыдзены мастак, ужо мала каго цікавіла.

Ён сам гэта адчуваў. Прыкладна з 2000 года добрахвотная самаізяляція пачала яму крыху надакучваць. Ён нават выступіў на філфаку БДУ. Пра тое выступленне ён, радасны, амаль шчаслівы, расказваў: «Чалавек 200! Поўная зала! Ды ўсе такія маладыя, прыгожы, ды разумныя, ды ўсе па-беларуску, ды такія цікавыя пытанні... Адзін вельмі сімпатычны хлопец пытае: «За каго вы галасавалі?» — «За Лукашэнку, — адказваю. — І сам, і ўсю сям'ю пераканаў». Мёртвае маўчанне двухсот чалавек. Потым у цішыні дзяячы голас: «А чаму?» Я вінавата развёў рукі: — «Вось цяпер я і думаю, чаму...» У сэнсе, што я, стары дурань, нарабіў. Тут раптам — аплодыменты, авацьця!..

Усё часцей ад яго можна было пачуць, што ён не заўважыў, як прайшло жыццё, што з-за вечнай вясковай асцярожніцы, сціласці ён так мала ад яго ўзяў.

— Эх, каб можна было вярнуць... Хоць бы даў сабе волю, хоць бы піў, курку, нават распушнічаў бы... А так — ну проста няма чаго ўспомніц!

— Усё жыццё адчuvанне, што я падманваю людзей, калі яны называюць мяне на вы і па-батьку, бо які Іван Мікалаевіч? Я быў ё ёсць шасцігадовы Іванко...

Калі інтэрнэт прынёс вестку пра яго смерць, першае, што ўспомнілася, — мост праз Свіслоч, на якім ён абдымалі мяне і ўпрошваў не ісці на мітынг;

Самы высокааплатны пісьменнік — жанчына

Часопіс «Forbes» склаў спіс самых высокааплатных пісьменнікаў за 2017 год.

Рэйтынг, які будзе цалкам апублікованы ў вераснёўскім нумары, часткова даступны на сایце выдання.



Узначаліла пералік брытанская пісьменніца Джоан Роўлінг, аўтар патэрэяны. Яна зарабіла 95 мільёнаў даляраў за апошнія 12 месяцаў. Дж. Роўлінг вярнулася на першы радок упершыню з 2008 года.

У рэйтынгу з'явілася яшчэ адна жанчына — брытанка Пола Хокінс, якая стала вядомая дзякуючы раману «Дзяўчына ў цягніку», які быў экранізаваны.

У той жа час з «багатага» спісу зінклі імёны амерыканскага

фантasta Джорджа Марціна, чый цыкл кніг «Песня лёду і полымя» лёг у аснову серыяла «Гульня стальцоў», а таксама Джона Грына, аўтара кніг «Вінаватыя зоркі», «У пошуках Аляскі» і «Папяровыя гарады».


Як адзначаюць складальнікі рэйтынгу, творы пяці з топ-11 пісьменнікаў былі экранізаваныя, але асноўную частку заробку ім прынеслі продажы менавіта кніг. Разам гэтыя 11 аўтараў прадалі больш за 30 мільёнаў копій у ЗША за год і атрымалі 312 мільёнаў даляраў.

155 гадоў гісторыі Алісы ў Краіне цудаў

4 ліпеня 1862 года падчас катання на лодцы па Тэмзе і летняга пікніка выкладчык матэматыкі з Оксфорда Чарльз Лютвідж Доджсан прыдумаў і адразу ж расказаў дочкам віцеканцлеру Оксфордскага ўніверсітета гісторыю пра неверагодныя прыгоды дзяўчынкі, якая пабегла за белым трусам і нечакана патрапіла праз Трусінью наручу ў падземную Краіну цудаў.

Сёстрам незвычайная казка спадабалася, і яны няспынна падрабавалі яе працягу, а 10-гадовая Аліса прапасіла свайго старэйшага сябра запісаць на паперу аповед пра яе, настойваючы: «І хай там будзе пабольш усякіх глупстваў!»

Ч. Доджсан сеў за рукапіс казачнай гісторыі на наступны ж дзень пасля паездкі і больш падрабязна распрацаўваў сюжэт і гісторыю Алісы. Пасля ён адзначаў, што падарожжа ўніз па Трусінай нары насыла імправізацыйныя характеристары і было, па сутнасці, «адчайнай спробай



рукапіс быў апублікованы, аўтар павялічыў аўём твора да 27,5 тысячаў слоў, дапоўніўшы казку эпізодамі пра Чэшырскага ката і Вар'яцкае чаяванне. Сам Доджсан заяўляў, што поспех яго працы заснаваны на дапамозе двух памочнікаў — феі фантазіі і любові да дзяцей.

Букераўская прэмія-2017

Штогадовая міжнародная прэмія адзначае лепшыя мастацкія літаратурныя творы, перакладзены на ангельскую мову.



Сёлета пераможцам стала кніга Давіда Гросмана «A Horse Walks Into a Bar» («Конь заходзіць у бар»). Пісьменнік разам з перакладчыкам Джэсікай Коэн атрымалі кожны па 50 тысячай фунтаў стэрлінгаў, і яшчэ па тысячы фунтаў за тое, што патрапілі ў картоткі спіс прэміі.

Давід Гросман — ізраільскі пісьменнік, які піша мастацкія творы, нон-фікшн, а таксама дзіцячыя кнігі. Тэксты аўтара былі перакладзены на 36 моў. Гросман з'яўляецца лаўрэатам

шматлікіх міжнародных прэмій, і не толькі па літаратуры.

Джэсіка Коэн — перакладчыца, нарадзілася ў Брытаніі, але расла ў Іерусаліме. Раней яна пераклала кнігу Д. Гросмана «To the End of the Land». Акрамя таго, на рахунку Дж. Коэн пераклады на ангельскую мову іншых вядомых ізраільскіх пісьменнікаў.

«The Guardian» так напісала пра кнігу «Конь заходзіць у бар»:

«Гэта не проста кніга пра Израіль: гэта кніга пра людзей Израіля».

«Па Русі з Максімам Горкім»

Як паведаміла прэсслужба адміністрацыі Ніжняга Ноўгарада, распрацуваеца літаратурны турыстычны маршрут па месцах Максіма Горкага.

Першы турыстычны маршрут «Па Русі з Максімам Горкім» пачнеца ўжо восенню. Раней Дзяржаўным музеем А. М. Горкага быў атрыманы прэзідэнцкі грант у памеры мільёна расійскіх рублёў на рэалізацыю музейна-турыстычнага праекта.

Пропанава ніжагародцаў аб стварэнні музейна-турыстычнага маршрута па біяграфіі пісьменніка ўхваліла Міністэрства культуры Расіі на пасядженні аргкамітета па падрыхтоўцы святкавання 150-годдзя з дня нараджэння пісьменніка, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Цяпер ідзе актыўная праца з туроператарамі і музеямі гарадоў Расіі, якія ўвойдуть у маршрут.

Галоўную ідэю праекта складае «вандраванне па біяграфіі» вядомага ніжагародскага пісь-



менніка, знаёмства з яго творчай спадчынай, асяроддзем, якое паўплывала на становленне харектару Аляксея Пешкава і творчага стылю Максіма Горкага. У маршрут уваходзіць аглядная экспурсія, дзве тэматычныя экспурсіі на выбар і тэматычная культурная праграма літаратурна-тэатральнай накіраванасці па чатырох гарадах: Москве, Ніжнім Ноўгарадзе, Казані і Арзамасе. Агульны кошт рэалізацыі праекта — 1,9 мільёна расійскіх рублёў, з якіх за 1 мільён — згаданы грант прэзідэнта Расіі, а астатняя частка выдаткоўваецца са сродкаў гарадскога бюджета.

і грамадства, якія перажылі жудасны збой. Часам мы ўспрымаєм гэтыя рэчы толькі праз гісторыю — і Гросман, як і галоўны герой яго працы, стаў майстрам прайдзіўай аповесці».

Перакладчыца кнігі лаўрэата міжнароднай Букераўской прэміі Давіда Гросмана Джэсіка Коэн паведаміла, што пералічыць палову належнага ёй грашовага ганарара арганізацыі «Бецэлем» — ізраільскай некамерцыйнай установе, якая займаецца зборам інфармацыі аб парушэннях правоў чалавека на акупаваных і анексаваных Ізраілем тэрыторыях (Усходні Іерусалім, Галанскіх вышынях, Заходнім беразе ракі Іардан і Сектары Газа) ды пра аналагічныя парушэнні на тэрыторыі Ізраіля).

Прабачэнне за Салжаніцына

30-га чэрвеня 1989 года Саюз пісьменнікаў СССР афіцыйна признаў, што ў 1974-м была здзісненая памылка, калі Аляксандра Салжаніцына выключылі з арганізацыі. Рашэнне было адменена.

Што ж адбылося за пятнаццаць гадоў да публічнага прарабачэння? Незадоўга да гэтага ў Парыжы быў апублікованы першы том «Архіпелагу ГУЛАГ». А. Салжаніцына выслалі з Савецкага Саюза. З гэтага моманту пачаўся эміграцыйны перыяд біяграфіі пісьменніка, які працягнуўся да 1994 года.

На наступны дзень пасля дэпартацыі пісьменніка загадам начальніка Галоўнага управління па ахове дзяржаўных тэатральных друку пры Савецце міністрапі СССР было абвешчана «аб канфіскацыі з бібліятэк і кнігагандлёвай сеткі твораў Салжаніцына А. І.». Знішчаліся нумары «Новага мира» з апавяданнямі апальнага празаіка. Знішччаўся надрукаваны першы нумар часопіса «Роман-газеты» за 1963 год з «Адным днём Івана Дзянісавіча», а таксама выданні для сляпых «Учпедгиз» і пераклады на эстонскую і літоўскую мовы.

Вайна з класікамі?

Як паведаміў старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута рускай літаратуры РАН Аляксей Балакін, у бібліятэкі Архангельскай вобласці паступіла сакрэтнае распараджэнне прыбраць з паліц кнігі, атрыманыя ў межах праграмы «Сельская бібліятэка» Інстытута «Адкрытае грамадства».

«Д

а асабага распараджэння» ўбакоў складаючыя дзіцячыя энцыклапедыі «Аванта+» і філософскія працы, мемуары і шэдэўры сусветнай пазіці.

Па словам А. Балакіна, бібліятэкарамі сказалі, што кнігі выдадзеныя забароненай у Расіі арганізацыяй. Як патлумачыў А. Балакін, насамрэч інстытут «Адкрытае грамадства», які на-

лежыць Фонду Сораса, купляў іх у іншых выдавецтваў, а потым рассылаў у сельскія бібліятэкі. На гэтых кнігах стаіць штамп арганізацыі. Паводле інфармацыі крыніцы «Радыё Свабода», «іх масава прывозілі да нас у пачатку 2000-х, потым размяркоўвалі па ўсіх бібліятэках». Распараджэнне «адбрываць» кнігі прыйшло з міністэрства культуры Архангельскай вобласці. Супрацоўніца бібліятэкі дадала: «У спіс рэкамендаваных да канфіскацыі патрапілі Пушкін, Дастаеўскі, Чэхай, Талстой, вельмі шмат дзіцячай літаратуры, нават Карней Чуковскі. Да нас школьнікі прыходзяць цяпер са спісамі літаратуры, рэкамендаванай да чытання на лета, а мы ім іх не выдаём»...